

Менск
Савецкая
63

Рэдакцыя і галоўн. кантора

Рэдактар прымае ад 11-1 г. дня тэл. N10-74

Сакратар рэдакцыі — ад 12-2 г. дня тэл. N6-19

Начны рэдактар (друкарна ад 6 г. веч. тэл. N6-42)

Кіраўн. гл. Кантораю абвешчкі і падп. тэл. N781

Кошт N усюды 5 кап.

ЗВЯЗДА

Пралётары
ўсіх краў,
элучайцеся!
Пролётарии всех стран,
соединяйтесь!
פרולטריון פון אלע קראַנען
אַרבעטן זאמען!
Proletariusze wszystkich krajow
laczcie sie!

№ 18 (3126) Пятніца, 25 студзеня 1929 г. | Орган Цэнтральнага Кам. і Мен. Кам. Камуністычнай Партыі (б) Беларусі | Штодзённая газета. Год выд. XIII

Усім акругкомам, райкомам і вясковым ячэйкам КП(б)Б

Веснавал пасеўная кампанія бягу- чага 1929 г. набывае асаблівае зна- чэнне. Асноўнай прычынай, якая прымушае аддаць гэтай кампаніі найбольш увагу з боку ўсіх устаноў і арганізацый, з'яўляюцца з вёскай, а таксама савецкай грамадзкасці на вёсцы, зьяўляецца неабходнасць катэгарычна правадзення ў жыццё пастаноў партыі і савецкага ўра- да аб паглыбленні сацыялістычнай рэканструкцы сельскае гаспадаркі, уздыме вытворчасці яе і павялі- чэнні ўраджайнасці, асабліва збожжавых і тэхнічных культур.

Аднак, ня глядзячы на сваячасо- выя дырэктывы, большасць мяс- новых партыйных і савецкіх аргані- зацый і устаноў ня ўлічылі важ- насці сваячасовае падрыхтоўкі і разгортвання гэтай кампаніі на вёсцы. Як асрваў прыклад спазнення і няўмення зья- ваць задачы пасеўнай кампаніі з іншымі мерапрыемствамі, зьяўля- ецца кампанія перавыбару саветаў. Большасць партыйных арганізацый ня здолела поўнасьцю выкарыстаць гэтую важную кампанію для папуля- рызацыі пастаноў партыі ў галіне сельскае гаспадаркі, шырокага абга- варэння сялянствам закону аб па- вялічэнні ўраджайнасці, вызна- чэння на справаздачных і перавы- барчых сходах сялян канкрэтных задач у гэтай галіне.

Такім чынам, пытанні ўздыму ўраджайнасці і пасеўнай кампаніі да раўнаў, сельсаветаў і вёскаў, да шырокіх мас сялянства ў большасці месц яшчэ не дайшлі, і самадзей- насць мас вакол гэтых пытанняў не арганізавана. Да гэтага часу ў справу падрыхтоўкі да веснавае сябы ня ўцягнуты, як належыць, камсамол, настаўніцтва, шэфаргані- зацыі, прафсаюмы. Савецкія гаспа- даркі, якія павінны ісці ў першых ралдах па ажыццяўленні практыч- ных мерапрыемстваў у справе павы- шэння ўраджайнасці, да гэтага часу не правялі належнай работы ня толькі сярод наўкольнага сялян- ства, але мала зрабілі і ў сваіх гас- падарках.

6. Правядзеннем цэлай сістэмы вызначаемых партыяй і ўрадам ме- рапрыемстваў, дабіцца ў гэтую вяс- ну пашырэння агульнай пасеўнай плошчы яравых культур на менш, як на 3%, і ўздыму ўраджайнасці збожжавых культур на 7% у сялян- скіх гаспадарках, і пашырэння па- севу яравых культур у саўгасах на 6% і калгасах на 82% (уклучаючы плошчы і новых калгасаў), і ўзды- му ўраджайнасці ў саўгасах і кал- гасах на 12%. Асабліва згрупаваць увагу на мерапрыемствах па пашы- рэнні пасеву тэхнічных культур (ільну) на менш, як на 12% і ка- напель на 7%, бульбы на 10%.

Па лівні зямельных органаў у ра- дзе выпадкаў наглядацца адсут- насць і спазненне канкрэтных планаў разгортвання мерапрыем- стваў па пасеўнай кампаніі. Значная частка арганізацыйнага персаналу не зразумела яшчэ і не апаніла поў- насцю ўсёй важнасці задач, якія ставяць перад пасеўнай кампаніяй, і ролі агранома ў іх вырашэнні. У большасці выпадкаў аграном на вёсцы скарыстоўваецца не па пры- значэнні: часта на віне мясцовых арганізацый, а ў шмат выпадках — аграном праводзіць мерапрыем- ствы не ў адпаведнасці з сезона- мымі мерапрыемствамі.

7. АК і РК КП(б)Б, фракцыям АВК і РВК арганізаваць кантроль над выкананнем усіх планавых ме- рапрыемстваў па пасеўнай кампаніі, зьявіўшы асаблівую ўвагу на сваячасовае выкананне плану па забеспячэнні насельніцтва насен- нем, угнаеннямі, сельска-гаспадар- чымі машынамі і крэдытамі. Свая- часова сыгналізаваць адпаведным цэнтральным установам аб маючых- ся недарэчнасцях у выкананнем планаў.

Такім чынам, пытанні ўздыму ўраджайнасці і пасеўнай кампаніі да раўнаў, сельсаветаў і вёскаў, да шырокіх мас сялянства ў большасці месц яшчэ не дайшлі, і самадзей- насць мас вакол гэтых пытанняў не арганізавана. Да гэтага часу ў справу падрыхтоўкі да веснавае сябы ня ўцягнуты, як належыць, камсамол, настаўніцтва, шэфаргані- зацыі, прафсаюмы. Савецкія гаспа- даркі, якія павінны ісці ў першых ралдах па ажыццяўленні практыч- ных мерапрыемстваў у справе павы- шэння ўраджайнасці, да гэтага часу не правялі належнай работы ня толькі сярод наўкольнага сялян- ства, але мала зрабілі і ў сваіх гас- падарках.

8. Дабіцца максімальнага правя- дзення ў жыццё прасцейшых агры- культурных мерапрыемстваў, якія даюць найбольш хутка і без асаблівых выдаткаў эфект у сель- скай гаспадарцы, як напр.: ачыстка насення (ня менш 50% пасеўнага матэрыялу ў гэтым годзе), пасеў га- тунковым насеннем, радавы пасеў, зьяўляючыся мехнікаў, барацьба з пустазельлем і шкоднікамі сельскае гаспадаркі, занятыя і раннія папа- ры, шырокае скарыстанне на ўгна- енне торфу і попелу, а таксама ая- лёнага ўгнаення—лубіну. Больш поўнае скарыстанне сельска-гаспа- дарчага інвентару, які маецца ў ся- ляцкіх гаспадарках, калгасах, саў- гасах, пракатных пунктах, машы- ных і пасялковых таварыствах.

9. Высоўваемыя партыяй у бягу- чую пасеўную кампанію задачы па- трабуюць максімальнае увагі да ака- зання матэрыяльнай і агра-тэхнічнай дапамогі беднякам. ЦК абавязвае ўсе АК, РК і ячэйкі вылічыць і праса- чыць, каб у раёнах і сельсаветах і быў дакладны і поўны вучот патрэб бедняц у сродках вытворчасці і крэдытах. Размеркаванне крэды- таў, насення, машын, мінеральнага ўгнаення і агра-тэхнічнай дапамо- гавінны праводзіцца ў такім разлі- ках, каб у першую чаргу была за- бягавана патрэба бедняц.

9. Высоўваемыя партыяй у бягу- чую пасеўную кампанію задачы па- трабуюць максімальнае увагі да ака- зання матэрыяльнай і агра-тэхнічнай дапамогі беднякам. ЦК абавязвае ўсе АК, РК і ячэйкі вылічыць і праса- чыць, каб у раёнах і сельсаветах і быў дакладны і поўны вучот патрэб бедняц у сродках вытворчасці і крэдытах. Размеркаванне крэды- таў, насення, машын, мінеральнага ўгнаення і агра-тэхнічнай дапамо- гавінны праводзіцца ў такім разлі- ках, каб у першую чаргу была за- бягавана патрэба бедняц.

„Польшча ня хоча адмовіцца ад вайны“ Палітыка Польшчы накіравана супроць Літвы і СССР Мэмарандум літоўскага ўраду прадстаўніком замежных дзяржаў

Польшча ў ролі аякуна балтыцкіх дзяржаў і Румыніі

КОУНА, 23 студзеня літоўскае міні- стэрства замежных спраў уручыла акрэдытаваным пры літоўскім ўра- дзе прадстаўніком замежных дзяр- жаў мэмарандум, у якім гаворыцца: «У канцы мінулага году ўрад СССР зьявіўся да Літвы з прапановай адносна безадкладнага ажыццяў- леньня пакту Келёга. Аналігічная прапанова была тады-жа зроблена і ўраду Польскае рэспублікі. Літоў- скі ўрад рашыў далучыцца да са- вецка-польскага пратаколу, аб чым зараз-жа паведаміў савецкі ўрад. Польскі ўрад умявае мэтад зацяг- ваньня, шукаючы затрунненіяў, якія-б маглі перашкодзіць безад- кладнаму прыняццю савецкае пра- пановы.

4. Польскі ўрад зьяўляецца, што прапанова аб безадкладным ажыц- цяўленні пакту Келёга было зроб- лена Літве, якая ня мае агульных межаў з СССР і якая адмаўляецца ўстанавіць дыплёматычныя адно- сны з Польшчай, але ня была зроб- лена Фінляндыі, Эстоніі, Латвіі і Ру- мыніі. Але асноўная прапанова савецкага ўраду прадугледжвае далучэнне любой дзяржавы без умяшчкіх папяр- эдлівых перагавораў ні з урадам СССР ні з іншымі ўрадамі, якія ўжо далучыліся да пратаколу. Ад- начасова польскі ўрад апраўдвае свае хістанні адмова літоўскага ўраду ўступіць у дыплёматычныя адносіны з Польшчай.

ВАРШАВА, 23. Афіцыйна «Глос Правды» выкавае неадавалены паведамленнем ТАСС аб гутарцы тав. Літвінава з Патэкам. Газета «не разумее, чаму савецкі друк так сьпяшаецца. Па думцы газеты пасляховае апублікаванне гутаркі зьяўляецца нясумяшчальным з доб- рымі дыплёматычнымі звычаямі». Газета абурасца тым, што Літві- наў «раструбіў па ўсім сьвеце змест сваёй размовы з Патэкам». Газета лічыць, што апублікаванне гутаркі затрунне перагаворы аб падпісанні пратаколу Літвінава. (ТАСС).

Урад СССР трымаў літоўскі ўрад у курсе ходу перагавораў з Польш- чай і паведамляў літоўскаму ўраду копіі нот, якімі абменьваліся савец- кі і польскі ўрады. У гэтых нотах літоўскі ўрад проста ўпамінаецца. Таму літоўскі ўрад лічыць сваім абавязкам даць некаторыя тлумачэнні:

ВАРШАВА, 23. Польскія палітыч- ныя колы ажыўлена абгаворваюць пытанне аб тым, якую пазыцыю зойме Польшча, калі якая-небудзь з балтыцкіх дзяржаў адмовіцца пад- пісаць пратакол Літвінава. У такім выпадку, па думцы палітычных ко- лаў, Румынія таксама адмовіцца пад- пісаць пратакол. (ТАСС).

ВАРШАВА, 23. Польскія палітыч- ныя колы ажыўлена абгаворваюць пытанне аб тым, якую пазыцыю зойме Польшча, калі якая-небудзь з балтыцкіх дзяржаў адмовіцца пад- пісаць пратакол Літвінава. У такім выпадку, па думцы палітычных ко- лаў, Румынія таксама адмовіцца пад- пісаць пратакол. (ТАСС).

1. Прапанова савецкага ўраду ў сваім змесце ня мела ніякіх пы- танняў, якія-б патрабавалі дыскусіі. Прапанова прадугледжвала далуч- энне да пратаколу ўсякае дзяр- жавы, урад якой пажадаў-бы гэта- га.

ВАРШАВА, 23. У апошнія дні польскі друк узмацнена пашырае чуткі аб фальшывай небяспецы, якая цагражае Румыніі з боку СССР. Газеты распаўсюджваюць правака- цыйныя чуткі, нібы «агенты рэвалю- цыйнага ваеннага савету і Камінтэр- ну рыхтуюць у лютым рад паўстань- ніў у Бесарабіі». (ТАСС).

2. Польскі ўрад высунуў аргумент аб патрэбнасці папярэдня парадка з іншымі першапачатковымі ўдзель- нікамі пакту Келёга, лічыць, што пакт павінен быць адначасова ратыфікаваны 14-ю асноўнымі ўдзель- нікамі яго. Лепшым довадам таго, што гэта неабходнасць зьяўляецца толькі выабражальнаю, зьяўляецца ратыфікацыя пакту Злучанымі Шта- тамі без пастаноўкі перад іншымі ўдзельнікамі пакту пытаньня, высу- нутага польскім урадам.

3. Што датычыцца польскага па- трабавання аб далучэнні да пра- тэколу балтыцкіх дзяржаў і Румы- ніі, дын паводзіны польскага ўраду не маглі быць растлумачаны інакш, як жаданне адыгрываць ролю пра- тэктарата над балтыцкімі дзяржава- мі і Румыніяй.

3. Што датычыцца польскага па- трабавання аб далучэнні да пра- тэколу балтыцкіх дзяржаў і Румы- ніі, дын паводзіны польскага ўраду не маглі быць растлумачаны інакш, як жаданне адыгрываць ролю пра- тэктарата над балтыцкімі дзяржава- ми і Румыніяй.

Сацыял-штрэйкбрэхэ- ры сарвалі забастойку

МАСКВА, 24. За апошні час у ра- дзе выпадкаў наглядацца адсут- насць і спазненне канкрэтных планаў разгортвання мерапрыем- стваў па пасеўнай кампаніі. Значная частка арганізацыйнага персаналу не зразумела яшчэ і не апаніла поў- насцю ўсёй важнасці задач, якія ставяць перад пасеўнай кампаніяй, і ролі агранома ў іх вырашэнні. У большасці выпадкаў аграном на вёсцы скарыстоўваецца не па пры- значэнні: часта на віне мясцовых арганізацый, а ў шмат выпадках — аграном праводзіць мерапрыем- ствы не ў адпаведнасці з сезона- мымі мерапрыемствамі.

Польская буржуазія імкнецца ўстана- віць у краіне адкрытую фашысцкую дыктатуру

новая каястытуцыя дасць працоўным польшчы і заходняй БЕЛАРУСІ яшчэ больш жорсткія катаржныя прысуды і турмы

ВЫСТУПЛЕННЕ ДЭПУТАТАЎ БІТНЭРА І ГАЎ- РЫЛІКА ў ПОЛЬСКІМ СОЙМЕ

ВАРШАВА, 23. Пры абгаварэнні пытаньня аб пераглядзе польскай канстытуцыі ў польскім сойме вы- ступіў камуністычны дэпутат Бітнэр. Прамоўца сказаў: «Пытанне аб пераглядзе поль- скай канстытуцыі даўно вырашана майскім пераворотам у 1926 г., які ўстанавіў у Польшчы фашысцкую дыктатуру. Усе выступаўшыя ў спрэчках прамоўцы стараліся зату- шаваць гэты факт. Працоўныя масы ня маюць падстаў для захаплення старой канстытуцыяй, якая прада- стаўляе ўсе перавагі капіталістам і абшарнікам, а рабочым дае катар- жныя прыгаворы і турмы.

«Заходняя Беларусь у інтарсах польскай буржуазіі далучана да Польшчы ўзброеным нападам, напе- ранор волі насельніцтва. Беларускае насельніцтва, якое разглядаецца польскай буржуазіяй, як каляніаль- ны народ. Беларускае насельніцтва тым больш востра адчувае гэта, што яго жыццё на граніцы з Савецкай Беларуссю, дзе насельніцтва карыс- таецца правамі поўнасьцю, Беларус- кае насельніцтва ніколі ня прымі- рыцца з падзелам Беларусі і будзе імкнуцца да аб'яднання і поўнага нацыянальнага і сацыяльнага вы- звалення».

Гразанайчыя чут- ки румынскага друку

ВАРШАВА, 23. У апошнія дні польскі друк узмацнена пашырае чуткі аб фальшывай небяспецы, якая цагражае Румыніі з боку СССР. Газеты распаўсюджваюць правака- цыйныя чуткі, нібы «агенты рэвалю- цыйнага ваеннага савету і Камінтэр- ну рыхтуюць у лютым рад паўстань- ніў у Бесарабіі». (ТАСС).

Адклад вялікага палітычна- га працэсу

ВАРШАВА, 22. У Варшаўскім акружным судзе на 21 студзеня бы- ло назначана слуханне справы 21, абвінавачаных у прыналежнасці да кампартыі і камсамолу. Па просьбе абаронцаў працэс адкладзены з пры- чыны позымага даручэння ім аба- роны. («Газ. Варш.»).

ЗА ЗЬНЯВАГУ СЬЦЯГУ

ВАРШАВА, 22. У часе зьвязта- вання 10-ае гадавіны існавання Польшчы ў в. Волька, Раўскага павету, тры маладых украінцаў сарвалі з пачатковае школы польскі дзяржаў- ны сьцяг. Прышлун у Львове засуд- двіў аднаго з іх на 10 тыдняў турмы, а дваіх — на 2 месяцы. («Газ. Варш.»).

Паўстаньне нэграў у Афрыцы

ПА САВЕЦКІМ САЮЗЕ

Амэрыканцы ня хо- чучь верыць хлусьні аб СССР

МАСКВА, 24. За апошні час у ра- дзе выпадкаў наглядацца адсут- насць і спазненне канкрэтных планаў разгортвання мерапрыем- стваў па пасеўнай кампаніі. Значная частка арганізацыйнага персаналу не зразумела яшчэ і не апаніла поў- насцю ўсёй важнасці задач, якія ставяць перад пасеўнай кампаніяй, і ролі агранома ў іх вырашэнні. У большасці выпадкаў аграном на вёсцы скарыстоўваецца не па пры- значэнні: часта на віне мясцовых арганізацый, а ў шмат выпадках — аграном праводзіць мерапрыем- ствы не ў адпаведнасці з сезона- мымі мерапрыемствамі.

Электратэхнічная прамысловасць СССР

МАСКВА, 24. У Дзяржпліне СССР адкрылася канфэрэнцыя па электра- тэхнічнай прамысловасці. З асноў- ным дакладам выступіў тав. В. М. Ланін, які ахарактарызаваў агульны стан электрапрамысловасці да па- чатку 1928-29 г.

Электратэхнічная прамысловасць СССР

МАСКВА, 24. У Дзяржпліне СССР адкрылася канфэрэнцыя па электра- тэхнічнай прамысловасці. З асноў- ным дакладам выступіў тав. В. М. Ланін, які ахарактарызаваў агульны стан электрапрамысловасці да па- чатку 1928-29 г.

сам аграном, а ў шмат выпадках і сам аграном праводзіць мерапрыемствы не ў адпаведнасці з спецыяльнасцю, важнасцю і першачарговасцю іх.

Абураючым прыкладам надбайнасці і безадказнасці, наўмення практычна арганізаваць масы і ажыццявіць вызначаныя мерапрыемствы з'яўляецца азначаныя спецыяльныя з сартаваннем і ачысткай насення. Ня глядзячы на сваячасовыя дырэктывы і напавіны Наркамвему пачаць ачыстку насення з лістапада 1928 г. і на пастановы ЦК аб узмацненні тэмпу ачысткі насення з 1-1 29 г., гэтак мерапрыемства не атрымала належнага развіцця.

Часткова праварака раду акруг і раёнаў НКЗ і РСІ паказвае, што яшчэ ў радзе раёнаў няма плану ачысткі насення (Глуцкі—Баўруйскае акругі, Койдануцкі, Самахваляўскі—Менскае акругі), машыны не адрамантаваны і стаяць не скарыстаныя (Вульскі раён—Полцакае акругі), адсутнічае кантроль за выкапаннем існуючых плянаў, бяздзейнічаюць саўтасы, калгасы, камітэты ўзаемадапамогі, кааперацыя, якія ў гэтым пытанні павінны з'яўляцца практычнымі арганізатарамі сялянскага мас.

Выходзячы з такога становішча падрыхтоўкі да веснавой пасеўнай кампаніі, ЦК КП(б)В катэгорычна прапануе:

1. АК і РК дабіцца рашучага пералому ў разуменні партарганізацый усеі важнасці (палітычнай і эканамічнай) сваячасовай падрыхтоўкі да веснавой пасеўнай кампаніі і ажыццяўлення ўжо ў гэтую весну мерапрыемстваў па ўздыме ўраджайнасці.

Максымальна скарыстаць час, што застаўся да пачатку сяўбы, для практычнага ажыццяўлення вызначаных партый і ўрадам задач па пытанні ўздыму ўраджайнасці.

2. АК, РК і арганізацыі арганізаваць пачаць пытанні пасеўнай кампаніі шырокую самадзейнасць сялянства дзеля чаго максымальна скарыстаць па мясцох кааперацыю, камітэты ўзаемадапамогі, камсамол, прафсаюзы, шэфскія арганізацыі, сетку палітасветных устаноў і школьных прапаўнікоў. Правесці адкрытыя сходы ячэй па пытанні адкрыта сяўбы з шырокім удзелам беднаты і сярэдняцкага актыву.

Па лініі ўсіх партыйных, савецкіх і грамадскіх арганізацый на ўсёй дэталі абавязваць паставы ЦВК СССР ад 15 снежня 1928 г. і СНК БССР ад 20 снежня 1928 г. аб уздыме ўраджайнасці.

3. Дабіцца, каб з паставамі партыі і ўраду ў галіне ўздыму ўраджайнасці і пасеўнай кампаніі была азнаёманая ўся бядняцка-сярэдняя маса вёскі. Камітэтам партыі і фракцыям выканаўчых камітэтаў скаантраваць работу сельскіх саветаў па пытаннях пасеўнай кампаніі. Сельска-гаспадарчыя камітэты пры сельсаветах зрабіць сістэматычна збіраючымся вытворчымі нарадамі па пытаннях сельскага гаспадаркі.

4. Фракцыям Беларускага і акруговых калгассаюзаў шырока разгарнуць работу па арганізацыі новых калгасаў з такім раэлікам, каб большасць арганізуюмых калгасаў была ўключана ў плян землеўпарадкавання гэтага году. Прадугледзець у практычнай рабоце, што землеўпарадкаваны ў гэтым годзе будуць толькі калгасы, якія будуць аформлены юрыдычна да 15 красавіка. Разам з тым прадугледзець усе неабходныя мерапрыемствы для ўзмацнення існуючых ужо калгасаў, прыдушы меры, каб усе калгасы зьявіліся пачынальнікамі і ініцыятарамі практычных мерапрыемстваў па дравяленні веснавой пасеўнай кампаніі і ўздыме ўраджайнасці.

5. Фракцыям Беларускага і акруговых саюзаў прыняць усе належныя меры, каб у пераважнай частцы павысіць якасць і колькасць насення, каб у першую чаргу забяспечыць і абслужыць бяднейшую частку сялянства. Работа па забеспячэнні беднаты павінна быць пастаянна так, каб выкружваемыя дзяржавай сродкі на вёску садзейнічалі вытворчому каапераванню беднаты. Для мабілізацыі ўвагі і энэргіі самой беднаты, разгарнуць у гэтым напрамку работу з беднатою, дзеля чаго правесці сходы беднаты і раённыя нарады груп беднаты па пытаннях пасеўнай кампаніі, з прыцягненнем на сходы беднаты сярэдняцкага актыву.

10. ЦК абавязвае акругомы, райкомы і ачэйкі КП(б)В у практычнай рабоце вылучыць падрыхтоўку да веснавой сяўбы, як галоўную задачу партыі ў бягучы перыяд, аддаць максымум энэргіі і ўвагі справе калектывізацыі, вытворчага кааперавання, дапамогі беднаце і ўздыму ўраджайнасці. Работа кожнага члена партыі на вёску, ачэйкі і райкомы будзе ацэньвацца ў залежнасці ад таго, наколькі практычна на мясцох атрымае вырашэнне высюльваемай партыйнай задачы ў галіне сацыялістычнай рэканструкцыі сельскага гаспадаркі.

Сакратар ЦК КП(б)В
ВАСІЛЕВІЧ.
Заг. аддачу па рабоце на вёсцы
ЛЯЎКОУ.

РЫ САРВАЛІ ЗВОСТАЮК
ФРАНЦУСКІХ ГАРНЯКОЎ
ПАРЫЖ, 23. Эдрадніцай тактыкай французскім рэфармістам удалося нарашце сарваць забастовачны рух горнарабочых у басэйнах Гар і Авіён. Дэлегацыя канфэрэнцыі абодвух басэйнаў зацвердзіла паставы забастовачных камітэтаў аб спыненні забастоўкі, бо ў апошнія дні, з прычыны манэўраў рэфармістаў, лік бастуючых пачаў значна змяншацца.

Орган камуністычнай партыі «Юманітэ», падагульваючы вынікі забастоўкі, падкрэслівае, што рэфармісты дзейнічалі ўвесь час у цеснай згодзе з прадпрыемцамі і ўладаю. У прыватнасці газета адзначае, што «для завяршэння свайго эдрадніцтва—рэфармістыя выbral той момант, калі рэпрэсіі з боку ўлады фактычна стварылі ваеннае становішча ў забастовачным раёне».

Ракошы спыніў галадоўку

ВЕНА, 23. Ян паведамляюць з Будапешту, энгерскі рэвалюцыянер Ракошы і ішыя таварышы спынілі ўчора галадоўку пасля таго, як на месцы міністра юстыцыі абяцаў ім опныя ўчынак да іх «дысцыплінарныя кары». (ТАСС).

Задачи ўсебеларускага агранамічнага з'езду

Усебеларускі агранамічны з'езд склікаецца ў такі момант, калі партыя і савецкая ўладай з усеі рашучасцю паставілі праблему сацыялістычнай рэканструкцыі сельскага гаспадаркі на базе індустрыялізацыі, масавай калектывізацыі і кааперавання, калі лэанг шырокага ўздыму ўраджайнасці ўсіх культур павінен быць у самы кароткі тэрмін ажыццяўлен у тым, каб сялянства ўбачыла новыя багаты ўраджай на палёх, які вынік нашлага ўпартага сацыялістычнага будаўніцтва.

Трэба зараз прызнаць, што праблему калектывізацыі і шырокага ўздыму ўраджайнасці не ставілі ў асяродку ўвагі нашых спецыялістаў і нават часткі кіруючых зямельных працаўнікоў, якія адносіліся да гэтых праблем прыблізна так, што як калектывізацыя, так і ўраджайнасць прыдуць самі сабою ў выніку нашых агульных мерапрыемстваў.

Калектывізацыя і ўраджайнасць да гэтага часу не з'яўляліся канкрэтнымі мэтавымі ўстаноўкамі ў нашым будаўніцтве, а разглядаліся ў перспектыве, як абстрактныя праблемы будучыні, што на практыцы прыводзіла да выключнага абслугоўвання ўсіх індывідуальных гаспадарак.

На справе мы пераважна займаліся не стварэннем новага земляробства, а паліпшэннем існуючага, што захавалася, дробна-буржуазнага індывідуальнага земляробства. Ад гэтага аб'ектыўна і траліліся пасляхоўнасць і эфектыўнасць нашых мерапрыемстваў.

Рашучы пералом у бок практычнага разгортвання калектывізацыі вызначыўся толькі пасля XV з'езду УсеКП(б) і яго жывіць паказала, рашучая ўстаноўка на калектывізацыю аказалася ў поўнай адпаведнасці тым настроям за калектывізацыю, якія панавалі сярод бядняцка-сярэдняцкага сялянства. Рукамі гэтых пластоў сялянства зарыць шырока разгарнулася калектывізацыя земляробства, якое праходзіць пераважна на землях працоўнага карыстання.

Мінулую практыку з'езду трэба скарыстаць для таго, каб вызначыць

практычныя шляхі па яшчэ большым разгортванні калгаснага будаўніцтва. На такую кардынальную і актуальную тэму, як ураджайнасць, нашы спецыялісты, калі можна так сказаць, толькі пачынаюць вучыцца гаварыць. Праблема ўраджайнасці яшчэ не заострана і не паставілі рубам перад усім бядняцка-сярэдняцкім сялянствам, увесь жа зямельны, кааперацыйны і крэдытны апарат накуль што моцна сціпіў і не разварушвае ўсіх пытаньняў, звязаных з узвышэннем ураджайнасці.

Між тым, як практычна ўсімі нашымі даследчымі ўстановамі і тысячай сялян-даследчыкаў дзедзена, — мы маем поўную практычную мажлівасць падвоіць ураджайнасць усіх культур. Для гэтага трэба ўжыць мінімум спрончальных практычных мерапрыемстваў, якія абсалютна даступны кожнай бядняцка-сярэдняцкай гаспадарцы. Усе адпаведныя мерапрыемствы ўжо распрацаваны і прыняты ўрадам. Акрамя таго, практэ закону аб абавязковых для самога сялянства мерапрыемствах, таксама распрацаваны і пасланы на месцы для абгаварэння.

З'езд бязумоўна знойдзе неабходныя формы ўзвязкі паміж практычнай і навукова-даследчай працай і распрацуе мэтыды сумеснай і цеснай працы.

На з'ездзе таксама паставіліся такое кардынальнае пытаньне, як размыкванне глебавых і дробных сельска-гаспадарчых раёнаў БССР. Да гэтага часу нам ня вырашана такая важная праблема, як раённасны, асабліва дробны, без вырашэння якой вельмі цяжка вырашыць задачы сацыялістычнай рэканструкцыі сельскага гаспадаркі. Працамі папярэдніх год гэты пытанне распрацавана і мы зараз маем поўную мажлівасць ставіць яго на дзелавое абмеркаванне агранамічнага з'езду. З вырашэннем дробнага раённавання адназначна пачаць работу сельскай гаспадаркі таго ці іншага раёну.

Радыкальным чынам нам прыдзецца распрацаваць формы і мэтыды агранамічнай працы. Паўсталі новыя задачы ў сельскай гаспадарцы, складзіліся новыя ўмовы працы і зараз старыя мэтыды і формы агранамічнай працы могуць толькі тармазіць тэмпы нашых мерапрыемстваў. З'езд павінен знайсці новыя шляхі агранамічнага дапамогі.

Зьм. ПРЫШЧЭПАЎ.

МАСКВА, 24. За апошні час у радзе амерыканскіх газет, у тым ліку ў «Нью-Ёрк Іўнінг Пост» сістэматычна амянчаліся паведамленні ад «уласных карэспандэнтаў» з Берліна, якія малюць у зусім скажоным выглядзе харчовае становішча ў Саюзе і стан пасобных галін савецкай прамысловасці. Амерыканскія гандлёва-прамысловыя колы, якія ў сваёй рабоце пастаянна звязаны з Савецкім Саюзам, звярнулі ўвагу на гэтыя паведамленні. Дзякуючы гэтаму амерыканска-руская гандлёвая палата ў Нью-Ёрку, сталым прадстаўніком якой у Маскве з'яўляецца пан Чарльз Сьміт, звярнулася да сваіх членаў, з аб'явілі, у якім прасіць паведаміць ёй свае асабістыя ўражанні ад паездкі ў СССР, вядомыя ёй факты аб стане савецкага народнага гаспадаркі, а таксама адпаведныя дзелавыя даясенні стальных прадстаўнікоў амерыканскіх фірмаў у СССР, якія характарызуюць фактычнае становішча рэчаў у Савецкім Саюзе.

Гэта адзва амерыканска-расійскай эканампалаты паказвае, што ў дзелавых колах Амерыкі ёсць пэўнае жаданне аб'ектыўна палітыцы да ацэнкі становішча ў СССР і прадставіць газетным выдумкам рад канкрэтных фактаў, сабраных непасрэдна ў СССР членамі палаты. (ТАСС).

з і задачамі калектывізацыі і палітыцы прадукцыйнасці нашай сельскай і лясной гаспадаркі.

Навукова-даследчая справа наўна зрабілася надзвычайна важным і рэальным фактарам нашых мерапрыемстваў па рэканструкцыі сельскай і лясной гаспадаркі.

Зараз мы палішылі да такога рубяжу, калі кожны крок навуковага даследцы павінен быць так накіраваны, каб ён дапамагаў нам у арганізацыі новага сацыялістычнага земляробства і каб з усімі пытаньнямі даследцы былі ня толькі знаёмы, але і пчыльна звязаны ўсе спецыялісты, якія практычна працуюць у сельскай гаспадарцы.

З'езд бязумоўна знойдзе неабходныя формы ўзвязкі паміж практычнай і навукова-даследчай працай і распрацуе мэтыды сумеснай і цеснай працы.

На з'ездзе таксама паставіліся такое кардынальнае пытаньне, як размыкванне глебавых і дробных сельска-гаспадарчых раёнаў БССР. Да гэтага часу нам ня вырашана такая важная праблема, як раённасны, асабліва дробны, без вырашэння якой вельмі цяжка вырашыць задачы сацыялістычнай рэканструкцыі сельскага гаспадаркі. Працамі папярэдніх год гэты пытанне распрацавана і мы зараз маем поўную мажлівасць ставіць яго на дзелавое абмеркаванне агранамічнага з'езду. З вырашэннем дробнага раённавання адназначна пачаць работу сельскай гаспадаркі таго ці іншага раёну.

Радыкальным чынам нам прыдзецца распрацаваць формы і мэтыды агранамічнай працы. Паўсталі новыя задачы ў сельскай гаспадарцы, складзіліся новыя ўмовы працы і зараз старыя мэтыды і формы агранамічнай працы могуць толькі тармазіць тэмпы нашых мерапрыемстваў. З'езд павінен знайсці новыя шляхі агранамічнага дапамогі.

Зьм. ПРЫШЧЭПАЎ.

Ленінскія дні ў СССР
ІВ-ВАЗЬНЯСЕНСК, 21. За апошнія 5 дзён па Ів-Вазьнясенскай губерні ўступіла ў партыю больш 800 рабочых і работніц.
КАЗАНЬ, 24. Па няпоўных вестках, у сувязі з ленінскімі днямі на прадпрыемствах Казані і казанскага прыгараднага раёну паступіла звыш 200 заяў ад рабочых аб прыёме ў партыю. У Казані адкрылася выстаўка, якая характарызуе побытаньне тут Леніна ў 1887-89 г. г.

Калектывная здача хлеба ў ленінскія дні
АРЭМАЎСК, 24. Пераменнікі псеўку Каргалы арганізавалі чырыны хлебны абор на 150 фурманак. Пераменнікі вёскі Архангельскае скла-лі абор у 150 фурманак.

УФА, 24. Ленінскія дні выклікалі ўзмоцненую калектывную здачу хлеба. У шмат якіх паветах беднякі і сярдныкі паставілі правесці гэты дзень здачы хлеба. У Тапоркінскай воласці арганізаваны аборы ў 50 вёсках. У вёсцы Калтаена і Тукмалі сцяліне здалі 31 тону хлеба.

Стан надвор'я па РСФСР
ЛЕНІНГРАД, 23. Па даных галоўнай газэфамічнай абсерваторыі да канца месяца па усім басэйне Волгі будуць маразы; у басэйне Камы і на

Экспарт дубовых шпалаў у Індыю
МАСКВА, 23. Упяршыню ў бягучым годзе Лесдзяржгандлем РСФСР прыступіў да загатоўкі на паўночных Каўказе і іншых раёнах РСФСР дубовых шпалаў для экспарту. Намечана загатоўць 300.000 штук з ліку 100.000 штук ужо прададзены ў Індыю, якая з'яўляецца галоўным рынкам на ўжыванні дубовых

Попыт на савецкі жэлацін заграціаю
Да апошняга часу фота-прамысловасць была цалкам у залежнасці ад імпартнага жэлаціну. Жэлацін, які вырабляецца ў Саюзе, боў настолькі дрэннай якасці, што не знаходзіў ужывання ў фота-прамысловасці. Жэлацін, які вырабля-

У Заходняй Беларусі
ЗАБАСТОВКА ТКАЧОЎ У БЕЛА-СТОКУ
ВАРШАВА, 22. Агульны сход ткацкіх рабочых у Беластоку паставіў патрабаваньне 20 проц. надбавкі за працу над вайсковымі і ўрадавымі заказамі ў сувязі з тым, што фабрыканы брыць за гэтыя заказы даражэй. У выпадку незгоды фабрыкантаў на павялічэнне зарплат паставілі патрабаваньне забастоўку.

Канфіскацыя адозвы
ВІЛЬНЯ, 22. Акружны суд у Вільні зацвердзіў канфіскацыю адозвы на яўрэйскае моце да маладых рабочых саюзу «Іва» ў Вільні.

Лані, які ахарактарызаваў агульным стан электрапрамысловасці да пачатку 1928-29 г.
Устаў за 1926-27 г. электрапрамысловасць выпусціла вырабаў (у продажных цэнах) на 205.437 тысяч руб. У параўнанні з 26-27 г. валавы выпуск электрапрамысловасці (лічачы ў даваенных рублёх) за 27-28 год узрос на 37 проц., а ў параўнанні з даваенным часам—павялічыўся ў 2½ разы.

Пераходзячы да якаснай характарыстыкі работы электрапрамысловасці дакладчык пералічвае дасягненні і недахопы пазасобных вырабаў. Так, напрыклад, буйныя генератары і матары саюзнае вытворчасці зусім здавальняючыя, трансфарматары высокай магутнасці могуць нават вытрымаць параўнаньне

паўкруглых шпалаў. У бягучым годзе Лесдзяржгандлем упяршыню робіцца масавая загатоўка піўнога гільдэяру (клёпкі), на які ёсць вялікі попыт на нямецкім і данцызскім рынках. У першым квартале Лесдзяржгандлем прадала за граніцу 3 000 тон гільдэярунай клёпкі. Прадбачыцца продаж яшчэ 6.000 тон.

Попыт на савецкі жэлацін заграціаю
Да апошняга часу фота-прамысловасць была цалкам у залежнасці ад імпартнага жэлаціну. Жэлацін, які вырабляецца ў Саюзе, боў настолькі дрэннай якасці, што не знаходзіў ужывання ў фота-прамысловасці. Жэлацін, які вырабля-

У Заходняй Беларусі
ЗАБАСТОВКА ТКАЧОЎ У БЕЛА-СТОКУ
ВАРШАВА, 22. Агульны сход ткацкіх рабочых у Беластоку паставіў патрабаваньне 20 проц. надбавкі за працу над вайсковымі і ўрадавымі заказамі ў сувязі з тым, што фабрыканы брыць за гэтыя заказы даражэй. У выпадку незгоды фабрыкантаў на павялічэнне зарплат паставілі патрабаваньне забастоўку.

Канфіскацыя адозвы
ВІЛЬНЯ, 22. Акружны суд у Вільні зацвердзіў канфіскацыю адозвы на яўрэйскае моце да маладых рабочых саюзу «Іва» ў Вільні.

У Заходняй Беларусі
ЗАБАСТОВКА ТКАЧОЎ У БЕЛА-СТОКУ
ВАРШАВА, 22. Агульны сход ткацкіх рабочых у Беластоку паставіў патрабаваньне 20 проц. надбавкі за працу над вайсковымі і ўрадавымі заказамі ў сувязі з тым, што фабрыканы брыць за гэтыя заказы даражэй. У выпадку незгоды фабрыкантаў на павялічэнне зарплат паставілі патрабаваньне забастоўку.

Канфіскацыя адозвы
ВІЛЬНЯ, 23. У гэтым месяцы капітэцка 10 год іонаанья Віленскае беларускае гімназіі. Бацькоўскі камітэт гімназіі паставіў выдаць аднадзёнку з аглядам працы гімназіі за 10 год.

У Афрыцы

2 міль. вэграў пачалі адкрытую барацьбу з французскім імперыялізмам

ПАРЫЖ, 23. Камуністычны дэпутат Дорыё ўнес у палату запытаньне аб паўстанні ва французскім Конго.

ПАРЫЖ, 23. Орган французскай кампартыі «Юманітэ», каментуючы падзеі ў экватарыяльнай Афрыцы, піша:

«Паўстаўшыя негры арганізуюць супрацьўленьне каралейным атрадам, яны разбурылі масты і захапілі белых у палон. У залучэнні паўстанья ўдзельнічаюць авіяцыя і калёніяльныя войскі. Цэлыя вёскі спалены, насельніцтва перабіта. Камандуючы калёніяльнымі войскамі ў экватарыяльнай Афрыцы і іншыя ваенныя кіраўнікі выехалі ў раён паўстанья.

У выніку нечалавечай эксплуатацыі, фактычна абертнуў у нявольніцаў, неграў лясных, горнапрамысловымі і каучуковымі капіталістычнымі кампаніямі, якія захапілі ў свае рукі тэрыторыі і атрымліваюць вялізарныя прыбыткі, 2 мільёны неграў, пайшлі на адрытку барацьбу з французскім імперыялізмам».

Рэфармісцкі друк, каментуючы падзеі ў Афрыцы, абмяжоўваецца тым, што азначае на неабходнасць «рэглямантацыі» умоў прымусявай працы ў калёніях праз міжнароднае бюро працы пры Лізе Нацый.

АДНАУЛЕННЕ ВАЕННЫХ АПЭРАЦЫЙ У МАРОКА
ПАРЫЖ, 23. Сацыялістычны «Популер» паведамляе аб ажыццяўленні ваенных апераций у французскім паўднёвым Марока. Амерыкі вступіла з мэтай забеспячэння безадпаснасці будаўніцтва чыгуны праз Сахару. Газета паведае, што вясной трэба чакаць шырокай ваеннай кампаніі ў Тафілельце (на поўдні французскага Марока).

ПАРЫЖ, 23. Як паведамляе агенцтва Гавас з Мадрыду гішпанскі самалёт бамбардаваў атрад непакарыўшыхся тубыльцаў у паўднёвым Марока, на граніцы Рыс-Дэ-Фр.

„Дэйтчэ Альгэмэйне Цэйтунг“ аб англа-франка-нямецкім саюзе
БЭРЛІН, 22. Галоўны рэдактар «Дэйтчэ Альгэмэйне Цэйтунг» — Клейн прысвячае вялікі артыкул прапанове аб англа-франка-нямецкім саюзе, якая была высунута на днях у органе нямецкай цяжкай прамысловасці «Бергверкцэйтунг». Клейн перш за ўсё выказвае думку, што такі саюз не ажыццявімы і адпачасова падкрэслівае, што «пералічэнне прамысловасці заходніх краін нямецкай прамысловасцю» зусім не з'яўлялася-бы поўнай і панатковай гарантыяй міру. Далей Клейн адзначае, што цяжка гаварыць аб саюзе пасля таго, як спроба вяртання супрацоўніцтва паміж Англіяй, Францыяй і Нямеччынай аказалася няўдзячнай. (ТАСС).

Частковая мабілізацыя ў Румыніі
ВЕНА, 23. Як паведамляе ў Будапешце ад вайсковца Рэпабллікі ўвёс у румынскіх італьянскіх салдат, з якога выдаць, што вайсковыя міністры ў Румыніі на службу адоб ва ўзросце 48-49 і 60 год. (ТАСС).

Клясавы вораг пралез у асяродзішча рабочых Добрушу

Падкулачнікі і кулакі з рабочых на буксіры ў паліцэйска-клерыкальных элементаў. — Рэлігія — як шыльда барацьбы — Антысэмітызм і нацыянальная розьць — асноўныя прылады ворага. — Партыйныя і прафсаюзныя арганізацыі на выказалі досыць клясавага пачуцьця, не зразумелі сутнасьці барацьбы

Рабочы калектыву фабрыкі бязумоўна даб'ецца перамогі і выкіне са сваіх радоў агентаў клясавага ворага

Даволі нават кароткага азнамленьня са складам рабочых на Добрушскай фабрыцы «Герой Працы», іх маемаснае становішчам у сьне абсягчэнасьці зямлёй, колькасцю елакоў і рабочых рук ад кожнай сям'і, працуючай на фабрыцы, паслухаў гутаркі сярод насельніцтва, набыць у школе і ў гутарні з дзецьмі, гэтым верным барометрам на строю сям'і, намагаць хваравітня, асабліва-квалючыя пытаньні, наглядзець на сьлёзы беспрацоўных, часта абіяжаных вялікай сям'ёй, даволі, кажу, нават гэтага і можна без асаблівага вывучэньня гістарычнага мінулага гэтай вялікай фабрыкі, дзе зараз працуе каля 1.500 чал., азвамець, што на фабрыцы «Герой Працы» і вакол яе ідзе глыбокая, жорсткая клясавая барацьба.

Побач з асноўнай масай рабочых пралетарату, у якіх нічога акрамя рабочых рук няма, групы паўпралетарату, малючых домін, кароўку і невялічкі кавалачак зямлі ад і да 3 дэсяцін, маецца таксама частка рабочых, гаспадарка якіх зьяўляецца тыповай сярэдняй гаспадаркай, для якіх праца на фабрыцы зьяўляецца дапаможным заробкам да сельскае гаспадаркі. Прычым трэба ўлічыць, што заробак гэтых гаспадарак часта даходзіць да 200-250 р. у месяц. Частка гэтых гаспадароў, займаючы да рэвалюцыі прывілеяванае становішча на фабрыцы і высокую зарплату, маючы часта да 10-12 дэсяцін зямлі, пару коняў, 3-4 кароў, набуловы і добры інвэнтар, наймаючы рабочую сілу, перарадзілася і абярнулася ў сапраддніх кулякоў. Прыкладзіўшы ўсю сваю сілу для работы на фабрыцы — гэтым гаспадаркам выгода наймаць батракоў. Калі да гэтага ўлічыць ужываньня гэтымі гаспадаркамі кулацкія механіцы пры выпадзе с.г. падатку: утойваньне зямлі, сапраддднанае прозьвішча, падача няверных дакументаў, скарыстаньне годнасьці рабочага для ўсканьня льгот, абіваньне з гэтай мэтай парогі прафсаюзных арганізацый — можна будзе зразумець, што гэта частка «рабочых» прадстаўляе сабой кулацкае крыло на фабрыцы і фактычна зьяўляецца там чужародным элем. публіцы адбываючым сабой усе антысавецкія настроі, што насьляваюць у наўкольным кулацкім асяроддзішчы. Рэвалюцыя не закланула зямлі гэтых «рабочых», зямляпаралічанае там не праводзілася і кастрычнікавая наваліна на працягу міма гэтых кулакоў з рабочага асяроддзішча. Пралетарская і паўпралетарская частка фабрыкі вырвае заўсёды сваё неадвадальнае таму, што зможны гаспадаркам увдзецца прасунуць на ф-ку ўсіх членаў сваёй сям'і, і патрабуе ад праф-аганізацый выпраменьна клясавая лінія ў паставіх наймаальнай рабочай сілы. Знаходзячыся пад настайным страхам ачыткі фабрыкі ад іх, ведаючы, што яны адбіраюць кавалачак ад беспрацоўнага пралетарата,

на фабрыцы сваіх ідэолягаў з асколкаў б. палітычных партый усякай масьці, пачынаючы ад эс-эраў і канчаючы самімі махровымі махавіцкімі-чорнасопцамі. Гэты антысавецкі элемент афармляе іх чаканьні і патрабаваньні, вырабляе для іх лёзунгі для кіраваньня барацьбой, стараецца ахапіць сваім уплывам блізкіх ім па духу рабочых, прышчапляючы ўсёй масе свае лёзунгі, настроі і думкі.

І іменна інтарэсы гэтай групы «рабочых» высунулі і кінулі ў масу лёзунг «Добруш — для дабрушан», гэта яны і сталі і штодзёна растлумачвалі масам рабочых законнасьць гэтага лёзунгу («мы стваралі ф-ку па цагляне і толькі мы павінны на ёй працаваць»), гэта яны распальваюць варожасьць да ўскага новага рабочага, прышоўшага са старані — «чужака», гэта яны і іх ідэялі абліваюць патокам лаянкі і броду ўсіх навічоў, называючы пасылаемых на работу б. чырвонаармейцаў «бандытамі», пралетарату — «лодырамі», выкінулі агіднае слоўца «набрэдзены», гэта яны і іх падпалылі сеюць варожасьць да яўрэй-рабочага, работніцы, распальваюць антысэмітызм. На самой справе для гэтых кулакоў ад «чужакоў» адны толькі турботы і настайны страх за даход з фабрыкі ў дадатак да сваёй багатай гаспадаркі, які дае зусім выдэлае існаваньне. Кулак сьпіць і марыць, як бы пабольш урваць з фабрыкі, прасунуць туды ўсю сваю сям'ю, дзядзькоў, цёткаў і ўсю сваю радню пад рознымі выдуманымі прозьвішчамі. Тут ляжаць эканамічныя карэньні клясавай барацьбы на «Герой Працы», адсюль крыніца асноўных антысавецкіх, контр-рэвалюцыйных настрою на фабрыцы. Колькасць гэтых элементаў на фабрыцы невялікая, але праз іх шырокім патокам уліваюцца на савецкую фабрыку контр-рэвалюцыйныя настроі наўкольнага кулацтва. Фарсаванае наступленьне партыі і савецкай улады на кулацка-пэнманісцкія элементы ў краіне, пэсьвёхі і труднасьці сацыялістычнага будаўніцтва абвастраюць антысавецкія настроі гэтай групы «рабочых». Набліжэньне выбараў у «радакі савет» выклікае неабходнасьць мабілізацыі ўсіх сіл на антысавецкім фронце.

Захапіўшы сваімі стаўленікамі-чорнасопцамі рад камандных пастоў на фабрыцы, кулацтва пуськае ў ход старую, выпрабананую парызам прыладу расколу рабочых радоў — антысэмітызм, распальвае варожасьць да яўрэй-рабочых пры непаўназначна палітычнай тэтычэнасьці, здолеўшых уцверпіць у давер'е часткі рабочых. На дапамогу кулацтва ў барацьбе прыходзіць мноталікая і могоарукаа роўнячца партыя і рэштат разьвернутага асінага гнязда з б. жаночага мастагара, які існаваў пад маскай калтасу да 1928 году. Пасля роспуску «калтасу» ма-

рух-работніц, кулацтва, чорнасопцы ў сваёе в напам і мананкмаі і пралезшымі ў рабочае асяроддзішча б. паліцэйскімі (іх пакуль што выдэлена 17 чал.) вядуць на фабрыцы і вакол яе сьмэтэматычную штодзённую контр-рэвалюцыйную агітацыю, змагаючыся за ўплыў на рабочых. Не сустракаючы належнага адпору з боку мясцовай партыйнай і камсамольскай арганізацыі, кулакі і чорнасопцы пры дапамоце фанатычных старух вядуць разьвернутою работу сярод юнацтва і жанчын, сеюць антысэмітызм, што, урэшце, прывяло да зьдэкаў над яўрэйкай-работніцай Кузьмяновай. Атрута антысэмітызму так шырока і глыбока прасякнула на фабрыку, што вярбіла сабе шлях нават у камс. і парт. арганізацыі.

Бліжэйшай мэтай контр-рэвалюцыі было аўладаць больш моцнай палітычнай у гар. савецкае. Для гэтага былі мабілізаваны ўсе сілы, і антысавецкая дзейнасьць і прапаганда на апошні час «набылі адкрыты, наглы і шалёны характар. Кулацка-папоўскі «агітпроп» працаваў насыплова, зловна-атрутна афарызмы, слаўкі, карыкатуры на савецкую ўладу, лістоўкі і прап'ямачы пагрознага характару, зборы грошай як быццам на вала і даяка, а матчы і на перадыбарную антысавецкую агітацыю. — усё было пушчана ў ход. Асноўнымі прыладамі былі антысэмітызм і рэлігійная прапаганда, прасякнутая тэй-жа атрутай антысэмітызму. Партыйная арганізацыя глядзела бязудельна на гэтае, і вораг ад бесакарнасці з'яна абнаглеў. Але на гэты раз ворагі пралічыліся: антысэмітызм зьдэкаў над Кузьмяновай далі гучны сыгнал аб небяспецы на фабрыцы, нарыў бурна-прарваў наверх, асьлеплены чорнасопцамі кібэўнікі ўрэшце прарвалі і ўчапіліся за ітэчку, пры вялізарным салейнічым рабочым, уладца пачыць разьдольванне чорнага клубка контр-рэвалюцыі і дабрацца да асінага «гнезда на прадырмстве». Такім чынам, найбольш характэрным у добрушскім нальзях зьяўляецца перадыбарчы блёк паміж кулацтвам і царной, правядзеньне антысэміцкіх лёзунгаў пад маскай рэлігіі, гульня ў адзін час на нацыянальнай розні і рэлігійных забабонах. Хто гэтага не зразумеў, той нічога не зразумеў у сутнасьці добрушскіх падзей.

Ці разьбіралася мясцова парт. арганізацыя ў сутнасьці палітычнай барацьбы, расстаноўцы сіл, што змагаюцца, колькасці і сіле ворага, ці зразумела тактыку, якая ўжывалася клясавым ворагам. Трэба на жал, прызнаць, што прытульленьне палітычнага чужыцы і паніжэньне клясавай пільнасьці Добрушскай арганізацыі дасягнула нявычайнай вышні. Рад абурэньчых фактаў на фабрыцы, якія хвалілі нават пасавецкіх камсамольцаў, на якія яны паказвалі, сыгналізаваныя работару — фактаў (смухт абналілі ў стаян-

заць як партыйнай, так і камсамольскай, і арганізацыя ў працягу доўгага перыяду працягла зусім непадушчальную пільнасьць да ўсіх ганебнасьцяў і нават да адкрытай контр-рэвалюцыйнай агітацыі ворага, не разьбіраецца ў сутнасьці палітычнай барацьбы на фабрыцы, ідзе на павядае кулацкіх ідэолягаў, не вядзе барацьбы з паніжэньнем антысэмітызму ў партыю і рэлігійнымі забабонамі сярод членаў партыі, некаторыя камуністыя упадаюць «у абыватальшыню і апартыізм дробнага буржуа або дробнага інтэлігента», кіруюцца не інтарэсамі клясавай барацьбы, а дробным мізэрным разьлікам: не пакрыўдзіць, не адштурхнуць, ня спужаць кіруючыся прамудрым правілам — «жыві і жыві давай другім» (Ленін).

Правая небяспэка прыняла для Добрушскай арганізацыі зусім разьлічкі і выразны зьмест. Нікі палітычны ўзровень значнай часткі партыйцаў, надбайныя адносіны да наведваньня школ або палаўненьня сваіх ведаў самаадукацыяй, недэспылінаванасьць, пры дрэнным, фармальным і няверным кіраваньні бюро калектыву — спрыяюць утварэньню гэтага становішча.

Нізкая якасьць культурна-масавай работы, адсутнасьць кіраваньня праф. работай з боку акр. праф. бюро, слабасьць барацьбы з хваравітнімі зьявішчамі сярод рабочых на фабрыцы («местничество», антысэмітызм, п'янства, рэлігійныя забабоны і інш.) пры зусім недастатковым разьвіцьці самакритыкі і ажыццяўленьні пралетарскай дэмакратыі, камандачыньне — усё разам узятэ не дало здаровай частцы рабочых даць сваячасовы адвод абнаглеўшай контр-рэвалюцыі і вызваць яе сапраддднны твар.

Праходзіўшая гэтымі дзямі агульна-заводаўная рабочая канфэрэнцыя паказала, што значная частка рабочых ужо зразумела ўсю сур'ёзнасьць створапага на фабрыцы становішча, апаціла клясавую сутнасьць падзей і ўхваліла паставы фактому, якія прыняты для выкараеньня гэтых зьявішч у будучым і агульнага адраўленьня атмасфэры на фабрыцы. Рабочыя адразу аказалі акр. камісіі падтрыманьня ў асьвятленьні фактаў і выяўленьні паліцэйскіх, яны патрабуюць дакладнай ачыткі фабрыкі ад контр-рэвалюцыйных элементаў і няма сумненьня, што арганізм рабочага калектыву дастаткова здаровы, каб адраваць ад слабе гнілую частку і вырваць стрэмку з рабочага цела. Рабочыя ў масе сваёй усьведамляюць, што неабходнасьць гэтай аэрацыі ў поўнай меры насьпела і амаль аднагалосна ўхвалілі гэтыя меры. Я кажу амаль аднагалосна, бо канфэрэнцыя не магла не адбіць і інш. настрою, які ёсьць на фабрыцы. Гэтыя настроі даволі выразна выявіліся ў некалькіх выступленьнях, накіраваных да таго, каб змазаць сутнасьць падзей, выхаласьціць клясавы зьмест падзей і фактаў (смухт абналілі ў стаян-

АСУДЗІМ НЯДБАЙНАСЬЦЬ, якая перашкаджае посьпеху пасеўкампаніі

У Магілёўшчыне ня сьпяшаюцца РАЁНЫ МАЎЧАЦЬ, А АКРЭА ГІША ПАПЕРКІ Магілёўскі акрвыканком зусім ня цікавіцца, як на мясцох праводзіцца работа па пасеўнай кампаніі (Да нашых спецыяльнага карэспандэнта)

У Магілёўшчыне справа а пасеўкампаніі стаіць дрэнна. Да сьнежняга дня ў акрэа няма ніводнага раённага пляну пасеўкампаніі. Залучылі на насенне зьбіраліся з раёнаў на працягу 66 дзён. Першыя весткі аб ачытцы насення атрыманы толькі ў апошнія дні ад 8 раёнаў, а ад астатніх 8 няма, як кажуць, «ні слуху ні духу» — гэта ад Выхаўскага, Журавіцкага, Прапойскага, Крычаўскага, Касцюковіцкага, Хоцімскага, Чарэйскага і Чавускага. Па 8 раёнах, якія прадставілі весткі, ачышчана на 1-га студзеня 483,3 проц. насення, што складае 5,9 проц. агульнага заданьня на гэтых раёнах. На няруліваць раёнаў акрэа раадзе вельмі слаба. Не атрымліваючы да гэтага часу ніякіх вестак ад 8 раёнаў, акрэа, замест таго, каб паставіць гэтыя пытаньне перад акрвыканком і прыцягнуць вінаватых да адказнасьці, піша паперы, у якіх просіць, каб хутчэй яму перасылалі весткі аб ходзе кампаніі. Нельга не зазначыць і на зусім безадказныя адносіны да пасеўкампаніі з боку Магілёўскага АВК. Пытаньне ў АВК ні разу не абгаворвалася, АВК

ні разу не пацікавіўся — што робіцца ў гэтым напрамку. Пасланы акрэмадзелам у акруговую плянавую камісію больш месяца таму назад плян пасеўкампаніі да сьнежняга дня не разглядаўся. Як праводзілася кампанія па ўздыме ўраджайнасьці невядома, бо з 10 раёнаў ніякіх вестак няма, а па 8 раёнах прасыланы матэрыялы адаслаўні у Наркызем і ў акрэа адмыкаў не засталася. Плянам прадугледжваецца павышэньне ўраджайнасьці ў 1929 г. на 10 проц., але гэта пусты гук. Мерапрыемстваў, за кошт якіх будзе дасягнута гэтага навышэньне, няма, што будзе рабіцца ў гэтым напрамку на мясцох — невядома. Праўда, акруговы арганом кажа, што гэтыя мерапрыемствы ёсьць у рэвалюцыйнае арганарды, якая нядаўна адбылася. Але гэта агульная рэвалюцыйна-дэкларацыя і толькі, а што канкрэтна будзе рабіцца на мясцох, дзе іменна, у якіх разьмеры — нідае нічога няма. Між тым, у пляне красуецца досыць значная лічба — 10 проц. прыбаўкі ўраджаяў у 1929 г.

Раскачка слабая (Мазыр)

Падрыхтоўка да веснавой пасеўнай кампаніі далёка не ва ўсіх раёнах прывяла ударны характар. Ва многіх мясцох дагатуць яшчэ не раскачаліся, не узарушыліся. Наводзе вестак, што зьяўляюцца з 3-х раёнаў, там ачышчана насення толькі каля 4.000 пудоў. Дагатуць яшчэ няма валежнага ўліку — дзе і ў якой колькасці ёсьць запас насеннага матэрыялу. Асабліва важна падкрэсьліць, што вічога вы робіцца для захаваньня і скарыстаньня поспеху для ўгнаеньня. Хоць празьдзумаў акрвыканком ужо даўно была прынята паставопа на гэтым пытаньні, але паставопа васталася на паперы. Ні прадпрыемствам, ні жакты ня зьбіраюць і не захоўваюць поспеху, і ніхто гэтай справаю не займаецца. Гэтыя некалькі прыкладаў наш сыгналізуюць небяспэку ў тым, што многія раёны да пасеўнай кампаніі не падрыхтоўпа як сылал. Праўда, акрэа камандправаў па месцы 3-х аргавоаў, але гэтага няма Трэба раскачацца. Б. Ш.

Менская акругавая нарада па павышэньні ўраджайнасьці

23 студзеня ў Менску адкрылася акруговая нарада па павышэньні ўраджайнасьці. На першым пасяджэньні нарада зьслухала даклады т. т. Нахільніцкага і Сьцяпуры. Докладчыкі адзначылі, што палывае гаспадарка Менішчыны зьяўляецца адной з найбольш інтэнсыўных на Беларусі. Але, на гледзчы на гэта, Менішчына мае дэфіцытны хлеба-фуражны баланс і з году ў год завозіць у акругу хлебныя прадукты. Ураджайнасьць палывой гаспадаркі акругі вельмі назначная, трэба ўзмацніць тэм пашырэння зьдэнага і інш. угнаеньня: лубіну, сарадэлы. Трэба пашырыць кантракты на лубіну, утварыць па сьвэтрах гадвальнікі лубіну. Побач з гэтым, трэба ўзмацніць ужываньне торфу на ўгнаеньне, распаўсюдзіць зьбіраньне поспеху. Тав. Сьцяпура адводзіць вялікую ўвагу пытаньню палываньня насення. Да гэтых мерапрыемстваў адносяцца: правядзеньне ачыткі на-

сення, утварэньне дзяржаўнага гатунковага насеннага фонду, пашырэнне сеткі машынных т-ваў, узмацненьне барацьбы са шкоднікамі і г. д. Вялікую ўвагу адводзіць т. Сьцяпура праблеме арганізацыі калгасаў. У спрычках па дзікладах выступілі аграпрацаўнікі, сьляне-дасьледчыкі, загадчыкі зямельнымі часткамі РВК. Загачыў Менская расьлінаводная станцыя т. Прохараў у сваім выступленьні спыніўся на ролі сьляне-дасьледчыкаў у справе павышэньня ўраджайнасьці. — Сьлянін-дасьледчык, — кажа т. Прохараў, — павінен быць памочнікам арганом у кожным раёне адзін арганом павінен вэсьці вучот працы сьляне-дасьледчыкаў. Сьляне-дасьледчыкі Хмялеўскі і Хаўтоненка адзначалі, што ўжываньне лубіну падывае ўраджайнасьць савіх бедных глеб. Народа сёньня канчае сваю работу.

ПА САВЕЦКАМ БЕЛАРУСІ

Справа бабруйскай антысэмітаў-пагромшчыкаў (Па тэлефону ад нашага карэспандэнта)

Падсудныя абнаваляюцца ў наступным: дзікае зьбіганьне палкам'яйраў, якія праходзілі па вуліцы, сустрэкалі іх чорнасопцамі і зьдунталі, «Бі жидоў, радуй Расію!» Пятнім дапытваюцца падсудны

таньне суду — «Чый завод?» — адказвае — білі Краўбурга Падсудныя Чарычачка, Воліс, Лявонаў — амаль усе даюць аднолькавыя адказы: «На ведаю», «На бачы». Але пугачыся ў сваё ахожапад-

Злачынствы ў Барсукойскай дзіцячай калёніі

Зьбіганьне дзіцяй і па-

на яка робота, што акулячи- лись, побач з саліанамі-кулакамі ма- ньям шалёную алясьмі сунроць партыі і савецкай улады, яны маюць

решаючы вакол фабрыкі. Працаўвучыч глыбока пасяліныя ма- настыром рэлігійны забавоны ся- род насельніцтва, асабліва сярэд ста-

паведзіны партыйнай арганізацыі. Мясцэ- абыватальская абстаноўка зрабіла разлагаючы ўплыў на частку аргані-

ПЕРАЗАКЛЮЧЭНЫЕ КАЛДАГАВАРОЎ

Пасьля канфліктнага газарту

Першыя вынікі. — Кампанія зацягнулася дзякуючы канфліктнаму газарту бакоў. — Гаспадарнікі, і некаторыя прафсаюзы, наперакор існуючым дырэктывам, прад'яўлялі патрабаваньні, якіх не тьга выкааць. — Спрачаліся аб дробязях, аб якіх на толькі што спрацаца, а сорамна гаварыць — Наглядалася нічым не апраўдваемая цяга ў прыміральных камэры. Усё гэта тармазіла і тармазіць заканчэньне калдагаворнае кампаніі, перашкаджае разгортваньню другіх важнейшых кампаній

Як гэта ня дзіўна, спрэчных пы- таньняў пры перазаключэньні кал- дагавароў у гэтым годзе было больш, як летась. Не памог і дырэктыўны ліст ЦПСБ і ВСНГ, які, здавалася, павінен быў зменшыць лік канфлік- таў да мінімуму.

Але ліст, відаць, ня ўзяў пад ува- гу пасобных бюракратаў і галаванца- ваў, якія дзеля канфлікту зольным чорнае называць белым і нават забі- вацца ад другога боку такога-ж пры- значэня.

Чым інакш тлумачыць упартае жаданьне Шклатрэсту, парушыць дырэктыву і пагоршыць становішча рабочых гуты «Праца», параўнаўча са старым дагаворам, тым больш, ня выкапаўшы ашведнага пункту ста- рога калдагавору. Гутарка ідзе аб пабудове лазні на заводзе «Праца». Гэты пункт быў уключан у леташні дагавор, але Шклатрэст яго ня вы- канаву.

Прафсаюз найшоў насустрач і адтэрмінаваў пабудову лазні да 1-га жніўня 1929 г. Здаецца добра, дзяка- ваць трэба, але трэст упарта дама- гаўся выключэньня гэтага пункту з дагавору. І нават у арбітраж заста- ваўся пры «асобнай думцы», лічачы, што арб тр (а ня трэст) парушае існую- чыя дырэктывы.

Лесбел таксама прапанаваў пагор- шыць праваныя нормы параўнаўча з мінулым годам. Ён намерваўся зменшыць аплата часовых рабочых, скараціць камунальныя паслугі і г. д. Але Лесбел быў менш упартым і ў прымкамэры згадзіўся зьняць свае прапановы.

Белскуртрэст раўтам парашуў ад- мсвіцца ад уплаты за кануны і доў- га спрачаўся з саюзам, не жадаючы гэта фактычнае зьніжэньне зароб- нішч платы кампенсаваць іншым шля- хам. Гэта спрачка нялася ў пустую, бо ніводная інстанцыя не санкцыя- навала-б зьніжэньня заробатнай пла- ты рабочым. Але скуртрэст гэта зра- вумеў толькі ў прымкамэры. І ў тэ- ржа прымкамэры згадзіўся з прапа- наваў саюзу аб падняваньні і павы- шэньні зарплаты пачасовым рабо- чым.

Большасьць гаспадарчых органаў абрала другі шлях «рэжыму экано- міі». Яны дамагаліся зьніжэньня працантных адлічэньняў на ўтры- маньне фабзўкомаў і культуртэраў. Але «пораху» ханала толькі да пры- камэр і тут гаспадарнікі здымалі свае прапановы. Толькі частка гас- падарнікаў усклала «адказнасьць» ва гэтыя адлічэньні на арбітра.

Празьмернымі патрабаваньнямі, якія ідуць у разрэз з дырэктыўным лістом ЦПСБ і ВСНГ, адзначаліся ня толькі гаспадарнікі. Грашылі ў гэтых адносінах і прафсаюзы. Ня глядзячы на тое, што прафсаюзы сьмі ўдзельнічалі ў складаньні прамфін- плянаў, дамаганьні некаторых са- заваў выходзілі з рамак магчымага на сёнешні дзень.

Саюз дрэваапрацоўчыкаў, напры- клад, прад'явіў рад патрабаваньняў аб дадатковых водпусках і спецдэ-

ратцы, якіх не тьга выканаць пры ня- пераштатным фінансавым стане Лесбелу. І працаўнікі саюзу аразумелі гэта, калі ў прымкамэры дакладна і спа- койна ўзважылі ўсе довады «за і «супроць».

Працаўнікі саюзу папяровае пра- мысловасьці дамагаліся ад Папер- трэсту пабудовы лазні на фабрыцы «Чырвоная Зорка» — коштам у 30.000 рублёў, хоць пародзе прамфінпляну гэтых сродкаў не аддшчана і іх ня ма алкуль узяць.

Хэмікі высунулі нічым не апраўд- ваемае патрабаваньне аб лічэ большым зьмяшчэньні існуючых ставак аплаты камунальных паслуг на прад- прыемствах запалкавага трэсту і шклатрэсту, хоць гэтыя стаўкі на 50 проц. ніжэй ставак камгасу.

Але бяда аразумела, ня ў гэтых патрабаваньнях. Памылкі могуць мець як адзін бок, так і другі. Бяда ў тым, што гэтыя патрабаваньні вы- клікалі доўгія спрэчкі, якія адбіра- лі шмат часу і энэргіі. А калі спрэч- ня бакі прыходзілі ў прымкамэру, у іх адразу-ж праладуў увесь пал.

Тлумачыцца гэта, гадоўным чынам, тым, што бакі імкнуліся зьняць з себе ўсякую матар'яльную і ма- ральную адказнасьць за тое ці ін- шае вырашэньне і ўскласлі яе на плечы працаўнікоў прымкамэр і ар- бітражаў хоць яг вядома, прымка- мэра ніякіх пастановаў ня выносіць, а стараецца толькі прымірць абодвы бакі. Але такая ўжо «чысхалёгія» некаторых нашых гаспадарнікаў і прафпрацаўнікоў, «псыхалёгія» стра- уса, які хане галаву пад крыло.

Для наўняты малюнку, цікава па- даць некалькі лічбаў. Саюз дрэваапрацоўчыкаў і Лесбел прышлі ў прымкамэры з 14 спрэч- нымі пунктамі. Па 8-мі тут-жа прышлі да згоды, 6 пераішлі ў арбітраж.

Саюз працаўнікоў паперы і Папер- трэст у прымкамэры вырашылі «ны- таньняў, у арбітраж» — 5. Гарбары і скуртрэст — 13 пытань- няў у прымкамэры, 2 — у арбітражы. Запалкавы трэст і саюз хэмікаў: 10 у прымкамэры, 10 — у арбітражы. Завод «Камунар» і саюз металіс- тых: 8 — у прымкамэры, 10 — у арбі- тражы.

Белдзяржкіно і сава прадмаста- тва: 10 — у прымкамэры, 7 — у арбі- тражы. «Меншэў» і сава швэйнігаў: 11 спрэччых пунктаў і ўсе вырашаны ў прымкамэры і г. д.

Такім чынам, вырашэньне значнай колькасьці канфліктаў у прымкамэ- ры, г. зн. шляхам прымірэньня бо- коў, бяг усякага націску, з чыго-б там ні было боку, служыць як-кр- выым довадам таго, што гаспадарнікі і прафпрацаўнікі маглі-б дагавары- ца без прымкамэры, гэта значыць, шпарчэй, без лішняй затраты часу і энэргіі, калі-б... калі-б абодвы бакі ня ўнікалі ад «адказнасьці» і сур'ва прытрымліваліся атрыманых дырэк- тыў.

Пасобна сьпісьмис на фактах пўча-

га бюракратызму і простага галава- цяпства, праяўленых некаторымі пра- цаўнікамі ў гэтай адной з сур'ва- нейшых кампаніяў.

Працаўнікі саюзу паперы з Папер- трэстам спрачаліся, напрыклад, аб тым, калі надрукаваць у друкарні дагавор. Пытаньне «першая важнасьці», ці няправа? Або аб тым, якую літаратуру ў якой колькасьці выпі- сваць для інжынерна-тэхнічных пра- цаўнікоў. «Найважнейшы» пункт, агодна якому трэба затраціць на пра- цягу году ўсяго рублёў 50. І па гэ- тых двух пунктах працаўнікі папер- прамысловасьці прышлі да згоды толькі... у прымкамэры.

Саюз дрэваапрацоўчыкаў патраба- ваў ад Лесбелу замены слоў «прад- стаўляць крэдыт» — словамі «гаран- таваць крэдыт» (дагаварыліся толькі ў прымкамэры).

Шклатрэст доўга спрачаўся аб нор- ме спэццопраткі для дзсятка рабо- чых, прычым нормы прадугаджаны Наркампрацы (дагаварыліся ў пры- камэры).

Скуртрэст спрачаўся па пытаньні аб утрыманьні памішканья фабка- маў. Запалкавы трэст — аб мыцьці і латаньні спэццопраткі. Саюз пра- мастаства патрабаваў абавязкова ўключэньня ў калдагавор у Бел- дзяржкіно пункту аб ахове працы аднаго кантралёра, што стаіць ля дзьвярэй у кіно «Культура»...

Усё гэта было-б вельмі сьмешна, калі-б ня было так сумна. Колькі да- ротага часу затрачана дарма! Зусім ужо ўпусту спрачаліся не- каторыя гаспадарчыя органы па пы- таньні аб нормах і разрадах Спрэч- кі ішч вакол фармулёвак: ці запі- сьць «пераліцець яўна памылко- вае» — «пераліцець памылковыя нормы», ці «пераліцець памылковыя нормы», ці запісць «максымальна-тэхнічныя нормы», ці «максымальныя, тэхнічныя матчы- мыя нормы»...

Між тым, апрача спрэчак — ніякай канкрэтнай работы па пераглядзе па- мылковых норм не праведзена, хоць спачатку гаспадарчага году прайшло ўжо 4 месяцы.

Спрачаліся аб разрадах, аб тым, што яны павінны быць цьвёрдымі на увесь год, для таго, каб ня зры- ваць плянавага павлічэньня зарплат- ты. А на мясцох дырэктары заводаў яшчэ да атрыманьня калдагавору пераглядаюць разрады і пільнае па- нялічэньне зарплаты зводзіць часта да нуля.

Такія наогул памылкі, промахі і недахопы (пагодле папярэдніх дан- ных) сучаснай калдагаворнай кампа- ніі павінны паслужыць навукай у першую чаргу для тых, хто ўсё яшчэ знаходзіцца ў аб'ёмных валацігі і зацягвае перазаключэньне калдагаво- раў

Аб дасягненьнях калдагаворнае кампаніі, аб тым, якія пільнасьці для рабочых далі новыя калдагавары — у наступным раз.

«Рахеньні» маля- ваўшы карнацтуры на сав уладу, проста глумы чалавек і інш.). Пра- баваўлі нават скарыстаць аўтаратэт Леніна сярэд рабочых у карысьці кулацтва словамі аб тым, што, моў, «каб Ленін устаў, ён-бы запытаўся, дзе тут антысэмітызм і контр-рэва- люцыя». Але рабочыя насіяра расту- мачаныя, аразумелі, што адста- лая работніца, або рабочы можа быць сьвяляной прыладай у руках ворагаў і бесьсьвяляма іграць на руку контр-рэвалюцыі, што арышт Філімонавай і інш. зьвязаны з тым, што яны скарыстоўвалі сваё стано- вішча на прадпрыемстве для таго, каб сілкам, або, ўстапаўляючы вы- шэйшы разрад, прымусяць да рэлі- гійных забавонаў, на савецкім прад- прыемстве распільвалі варажасьць паміж рабочых розных нацыяў, якая паслабляе сілы рабочых. Рабочыя аразумелі, што антысэмітызм і па- поўска-манаская агітацыя пушча- ны зараз ворагам у ход, як прыла- да барацьбы супроць сав. улады, што нацыянальная рознь і палю- ская атрута маюць адну моту — асла- біць сілы рабочае клясы, аслабіць яе адзінства, згуртаванасьць пра- цюўных розных нацыяў і тым папко- дзіць сацыялістычнаму будаўніцтву. Але ня трэба забываць, што гэта аразумела, пакуль што асноўная частка рабочых. Няма сумненьня, што контр-рэвалюцыя і яе агенты сеньш усіялякі набыліны сярэд рабо- чых, асабліва іграючы на рэлігій- ных забавонах. Трэба працягваць сыстэматычнае растумачваньне, ска- рыстоўваючы для гэтага ўсе шляхі і спосабы, асабліва групавай і інды- відуальнай агітацыі. Парт. арганіза- цыям Добрушу, падчысьціўшы свае рады ад элемэнтаў, што разлажылі- ся, ад лауцчыкаў ворага ў сваіх радах, ад антысэмітаў і п'яніц, ад абыватаяў з парт. білетам, працяўляючы царпліваць да ўсякіх агіднасьцяў, ад партыйцаў, страўі- шых клясавае чужыць і сувязь са сваёй клясай, павінна нагнаць пра- цюўнае для таго, каб павысіць свае веды і ў далейшым не плясьці- ся ў хвасьце падзей, а быць са- праўдзеным авангардам працоўных. Якасьць масавай работы патрабуе карэнага паліпшэньня, палітычны пад'ём сярэд асноўнай масы рабо- чых і павышаны інтарэс, які пра- цюўляецца зараз да ўзятых падзе- ямі пытаньняў, павінен быць мак- сымальна-агрэсыўным.

Аб'явавачамі Карнозаў таксама віноўным слабе не пр знае. Малады (21 год) хлопец на зань-

завады, зайчылі ў тўмшы — на суліцы прыдулі. Відаць разбітаеца нахаваньчымі Чарвочанка і Воліса. — Гойку распічаў Карнозаў — а- ліннай біў пўрвю Вярмю. Воліс прымае слабе віноўным, Ля- вонаў толькі «прокі». Як высветлілася з далейшага до- пыту падсуднік, заложнімі вінова- тымі зьяўляюцца Карнозаў і Бары- саў, якія і зьяўляліся арынізатарамі ўдэй іонай аіюдай справы. Працэс выклікаў вялікую цікавасьць з боку працоўных тораду. Справа слухалася ў залі перачоў- ненай рабочымі фабрыкі і заводаў. 4.

Абураючае сыступленьне кулакоў

СЬМІЛАВІЧЫ. (Наш кар.). У воч- з 19-га на 20-га студзёна кула- камі ў в. Забалоце, Сьмілавіч- ка расну, былі падпадены пабу- довы былога чырвонага партызана т. Крывашчокава, які 16-га сту- дзёна быў абраны членам сельсавету. Кулакі былі абуравы на Кры- вашчокава за яго выступленьне на выбарчым сходзе.

У часе пажару, Крывашчокава ня было дома, і прыбегшым адна- вяскоўцам лезь удалося вырата- ваць праз вогны жонку і дзяцей Крывашчокава. Пажарам зьнішчана ўся маёмасьць і пабудовы Крываш- чокава.

Прэзыдуи Менакрывічанькому на

апошнім пасяжэньні паставіў вылаць Крывашчокаву бесплатна лесу на 200 рублёў і 150 руб. грашыма. Запрапанавана Сьміла- віцкаму РВК забясьпечыць Кры- вашчокава праз крэдытнае тавар- іства пасольнем і крэдытам, ка- дэсы і інш. Дзяцей марылі голо- дам. Хлеб паланаўся сыры. Шмат дзяцей захварала. Былі выпадкі, калі хворыя дзеці з адкрытым тубэр- кулёзам заловаў павіроўваліся РВК у камуну. З боку РВК да камуны паглядзілі вельмі дрэпныя адно- сіны. Дзеці 2-3 дні таму назад босыя беглі ў г. Маріаў.

Адміністрацыйным аддзелам вядзед- ца тэрміновае расьсьледаваньне справы. Ужо затрымана 3 кулакі- хулігань, якія палаварюцца ў пад- пале. Сяліне в. Забалоце адлукну- ліся і сабралі паміж сабою Кры- вашчокаву 45 рублёў і 21 пуд жыта.

Апазнаць віноўнікаў!

Наш карэспандэнт у вогле ін- фармаваў ужо („Зьвязь" № 16) аб прычынах самагубства б. на- чальніка Горацкай райміліцыі т. Салаўёва.

На сёнешні дзень мы атрымалі яшчэ рад матар'ялаў і вогукаў.

— Сумлевы працаўнікі міліцыі, вытрымачы партыю, актыўны гра- мадзкі працаўнік, добры і чулы таварыш, — ня мог перанесьці траў- ді п'яніц Розангаўза і Шустава, якіх ён разаблачаў... — вось як ад- вываюцца таварышы, якія разам працавалі і добра ведаюць Салаў- ёва.

Больш таго: трагічная расправа чалавека з самім сабой, усхваля- вала значныя колы грамадзкасьці Воршы і Горака, мясцовасьці дзе Салаўёва ведалі як лепшага ра-

НАМ ПІШУЦЬ

Як травілі Салаўёва

Чаму застрэліўся тав. Салаўёў? Чаму працаўнік, поўны сіл і энэргіі ланючы жыцьцё самагубствам? Што яго да гэтага прымусіла? Доўгае цікаваньне Салаўёва, як грамадзкага працаўніка-рабкора прыводзіцца Разангаўзам (нам. пра- курора)

Салаўёў не дае магчымасьці Ра- зангаўзу і Шуставу рабіць свае дымныя справы. Заметкі Салаўёва вымываюць зьлачынства памывітых асоб.

Як на гэта рэагуе пракурор Разангаўз? Рэагуе пасвойму. Са- лаўёва абвінавачваюць у антысэ-

Усе кіраўнікі і выхавальнікі зьяўляюцца з процы і адданы пад суд

МАГІЛЁЎ (Наш кар.). Выкрыты гэўнік у Барсукоўскай дзяржаў калёніі, Шалоўскага раёну. Вы- крыты цэлы рад злоўжываньняў з боку кіраўнікоў і выхавальнікаў, як пакіданьне дзяцей без абаду па цалых дзён, абываць дзяцей ров- нымі брыдкімі словамі. Мелі месца ў камуне частыя зьбіваньні дзе- цё, асабліва з боку камсамольца- выхавальніка Глажката. Дзеці зна- ходзіцца ў памішканьні з хатняй жыўляй. У пакоі, дзе жыўць дзе- ці, тэмпература — 8 град. ніжэй ну- ля. Дроў пняа. Дзеці апальвалі па- машкавыя саломы і гаспадарчэй маёмасьцю, — як сап, дзьверы, са- дэсы і інш. Дзяцей марылі голо- дам. Хлеб паланаўся сыры. Шмат дзяцей захварала. Былі выпадкі, калі хворыя дзеці з адкрытым тубэр- кулёзам заловаў павіроўваліся РВК у камуну. З боку РВК да камуны паглядзілі вельмі дрэпныя адно- сіны. Дзеці 2-3 дні таму назад босыя беглі ў г. Маріаў.

Усе кіраўнікі і выхавальнікі на- муны зьяты з працы і адданы пад суд.

Салаўёў перастрэліць як курапатак арміштаваных 20 баны- таў прапусьляючы іх праз палатні? Калі гэта трэба цяпер для арша- нскіх «срыстак» тшыу Розангаў- за- дык толькі... да таго каб апрадаць сваю віну. Мы нічога не выдумваем. Гэтым зараз займаюцца ў Воршы. Аб гэтым-жа сьведчыць ліст калэктыву працаўнікоў арша- нскага акр. адміністрацыйнага ад- дзелу...

Асуджаючы самы факт самагуб- ства Салаўёва, ганебны для каму- ністага, мы патрабуем каб сель- чэсьце ордан усёбакова вывучылі аб- ставіны, якія спрыялі самагубству, выявіць як прамых так і пабочных спадкаў.

Асуджаючы самы факт самагуб- ства Салаўёва, ганебны для каму- ністага, мы патрабуем каб сель- чэсьце ордан усёбакова вывучылі аб- ставіны, якія спрыялі самагубству, выявіць як прамых так і пабочных спадкаў.

Асуджаючы самы факт самагуб- ства Салаўёва, ганебны для каму- ністага, мы патрабуем каб сель- чэсьце ордан усёбакова вывучылі аб- ставіны, якія спрыялі самагубству, выявіць як прамых так і пабочных спадкаў.

Асуджаючы самы факт самагуб- ства Салаўёва, ганебны для каму- ністага, мы патрабуем каб сель- чэсьце ордан усёбакова вывучылі аб- ставіны, якія спрыялі самагубству, выявіць як прамых так і пабочных спадкаў.

Асуджаючы самы факт самагуб- ства Салаўёва, ганебны для каму- ністага, мы патрабуем каб сель- чэсьце ордан усёбакова вывучылі аб- ставіны, якія спрыялі самагубству, выявіць як прамых так і пабочных спадкаў.

Асуджаючы самы факт самагуб- ства Салаўёва, ганебны для каму- ністага, мы патрабуем каб сель- чэсьце ордан усёбакова вывучылі аб- ставіны, якія спрыялі самагубству, выявіць як прамых так і пабочных спадкаў.

Асуджаючы самы факт самагуб- ства Салаўёва, ганебны для каму- ністага, мы патрабуем каб сель- чэсьце ордан усёбакова вывучылі аб- ставіны, якія спрыялі самагубству, выявіць як прамых так і пабочных спадкаў.

Асуджаючы самы факт самагуб- ства Салаўёва, ганебны для каму- ністага, мы патрабуем каб сель- чэсьце ордан усёбакова вывучылі аб- ставіны, якія спрыялі самагубству, выявіць як прамых так і пабочных спадкаў.

Асуджаючы самы факт самагуб- ства Салаўёва, ганебны для каму- ністага, мы патрабуем каб сель- чэсьце ордан усёбакова вывучылі аб- ставіны, якія спрыялі самагубству, выявіць як прамых так і пабочных спадкаў.

Асуджаючы самы факт самагуб- ства Салаўёва, ганебны для каму- ністага, мы патрабуем каб сель- чэсьце ордан усёбакова вывучылі аб- ставіны, якія спрыялі самагубству, выявіць як прамых так і пабочных спадкаў.

Асуджаючы самы факт самагуб- ства Салаўёва, ганебны для каму- ністага, мы патрабуем каб сель- чэсьце ордан усёбакова вывучылі аб- ставіны, якія спрыялі самагубству, выявіць як прамых так і пабочных спадкаў.

Асуджаючы самы факт самагуб- ства Салаўёва, ганебны для каму- ністага, мы патрабуем каб сель- чэсьце ордан усёбакова вывучылі аб- ставіны, якія спрыялі самагубству, выявіць як прамых так і пабочных спадкаў.

Асуджаючы самы факт самагуб- ства Салаўёва, ганебны для каму- ністага, мы патрабуем каб сель- чэсьце ордан усёбакова вывучылі аб- ставіны, якія спрыялі самагубству, выявіць як прамых так і пабочных спадкаў.

Асуджаючы самы факт самагуб- ства Салаўёва, ганебны для каму- ністага, мы патрабуем каб сель- чэсьце ордан усёбакова вывучылі аб- ставіны, якія спрыялі самагубству, выявіць як прамых так і пабочных спадкаў.

Асуджаючы самы факт самагуб- ства Салаўёва, ганебны для каму- ністага, мы патрабуем каб сель- чэсьце ордан усёбакова вывучылі аб- ставіны, якія спрыялі самагубству, выявіць як прамых так і пабочных спадкаў.

Асуджаючы самы факт самагуб- ства Салаўёва, ганебны для каму- ністага, мы патрабуем каб сель- чэсьце ордан усёбакова вывучылі аб- ставіны, якія спрыялі самагубству, выявіць як прамых так і пабочных спадкаў.

ПАДПІШЬСЯ „ЗВ'ЯЗДА“ НА ГАЗЕТУ

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА

На 1 год—9 руб. 75 коп. на 6 мес.—5 руб., на 3 мес.—2 руб. 60 коп. на 1 мес.—90 коп. Падпіска і абвесткі прымаюцца ў гал. канторы газэты „Звязда“—Менск, Савецкая, 63 (трэці паверх), ад 9 гадз раніцы да 5 гадз. дня. У правінцыі—упоўнаваж. гал. к-ры, аддз. Б.Д.В. і ва усіх пашт-тэл. анторах.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ

За радок непарэлі (пасыла тэстув) — 50 кап., Ішагародня — 1 руб., пасарод тэхоту у два разы даражэй. Пры шматразовым друкаванні—сідка па згодзе. Згодна вост. СНК ад 10/IX—24г. барэцца зверху тарыфу 10 проц. падатку

Тэлефоны:

Table with 2 columns: Name and Phone Number. Includes Рэдактар, Сакратар, Партадзел, Адрэсы замежнай і унутраной І.-фармацыі, Начын рэдактар, Гал. кантора.

У САВЕЦЕ НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ

Аб гаспадарцы гр. Мароза

СНК заслухаў даклад НК РСІ аб выніках абследавання гаспадаркі Мароза на хут-ры „Фатына“, Полацкае в.уругі.

З матар'ялаў гэтага абследавання выявілася, што гэтая гаспадарка, ня гледзячы на ільготы, якія давалі ёй дзяржава, ня была той культурна-паказальнай гаспадарняй, якой яна павінна была быць згодна пастановы СНК БССР за 19 жніўня 1925 г. У гэтай гаспадарцы ніякіх культурных папешаньняў у галіне паліваводства не было. Паліваводства вядзецца звычайным хутарскім спосабам, правільнага асавазбору няма. Ураджайнасць у гэтай гаспадарцы нічым не адрозніваецца ад урэджаю паліў вакольнага сляпнотва. Лес, які быў даны гэтай гаспадарцы пад выгодам лесу масцовага значэня—высецены. Тыл ільготы, якія даваліся гэтай гаспадарцы як гаспадарцы культурна-паказальнай, выкарыстоўваліся выключна ў мэтах добрабыту членаў гэтай гаспадаркі. Такім чынам пад выглядам культурна-паказальнай гаспадарні, пад в глдам камуны існавала звычайная куцацкая гаспадарня, якая з году ў год распадалася.

Баруны пад увагу, што гаспадарка Мароза, як і даць з матар'ялаў абследавання РСІ, не зьяўляецца культурна-паказальнай гаспадарняй, што яна не апраўдала тых задач, якія на яе былі ўкладзены пастановаю СНК за 19-VIII 1925 г.—Савет Народных Камісараў пастанаваў адміністра сваю пастанаваю за 19-га жніўня 1925 г. аб выдачы ахоўнай граматы гэтай гаспадарцы і ахоўную граматы прызаў страціўшай моц.

Пракурору рэспублікі даручана зрабіць ра. абследаваньне ў адносінах дарапечыцай высокай лесу, які быў перададзены гэтай гаспадарцы, і айнаваць іх прыцягнуць да аднаснасьці. НК Асьветы запрагна іна высвятліць пытаньне аб тым, што часты гаспадаркі Мароза, якія навуучыцца ў вышэйшых школах, атрымваюць стэпенды і на і гэта пц. вераціцца-то зьяньц іх з гэтых стэпендыц.

Н Зему разам з НК РСІ даручана на працягу 1929 г. правесці ў выбарчым парадку абследаваньне усіх культурна-паказальных гаспадарак.

Аб пляне працы НК РСІ на 1928-29 год

СНК зацьвердзіў плян працы Народнага Камісарыату Рабоча-Сялянскай Інспэцыі БССР на 1928-9 г. Праца НК РСІ на 1928-29 г. паводле пляну накіравана, галоўным чынам, на дачагоу ўраду ў вырашэньні чарговых найбольш актуальных задач, якія высоўваюцца сучасным момантам. Работа ўсіх органаў РСІ згуртаваецца ў першую чаргу на правесці амянаньні рашэньняў у галіне разьвязьці індустрыялізацыі краіны, у галіне падвышэньня ўраджайнасці, пашырэньня мелярацыі і папешэньня жыгбывадоўлі, пашырэньня аграмадынага сэктору ў сельскай гаспадарцы і прамісло-

вэ для пляну мелярацыі і даць свае канчатковае заключэньне па мелярацыйных работах у раёне гэтай сыстэмы.

Вынікі і пэрспэктывы земліупарадкаваньня працоўных яўрэяў

СНК заслухаў даклад Старшыні Белкамзету Народнага Камісара Земляробства тав. Прышчэлава аб выніках і пэрспэктывах зямельнага ўпарадкаваньня працоўных яўрэяў у БССР.

За апошнія 4 гады ўцягнута звыш 3.200 новых яўрэйскіх сем'яў у сельска-гаспадарчыя вытворчыя працу. Ім перададзены для працоўнага карыстаньня 32.000 гкт. зямлі. Разам з сялянскімі сем'ямі, якія паселіліся на зямлю да рэвалюцыі і ў першыя гады пасля рэвалюцыі, ўсяго валічаецца — 9.101 сям'я, якія карыстаюцца 62.198 гкт. зямлі. 60 проц. новых яўрэйскіх земляробчых сямей завяты ў арганізаваных імі калектывных гаспадарках, а астатнія 40 проц. у паселках, і ўсе яны ўлаўна прыстасаваліся да сельска-гаспадарчай працы, уживаючы найбольш перадавыя формы вярэньня сельскай гаспадаркі. На перадавай зямлі ўпарадкавана да I-X—28 г. 252 валгасы. У 1927 г. у калгасах налічвалася 60 масларобчых-гараварных заводаў. У іншых раёнах СССР пераселена 1.914 сямей для пераходу іх на земляробства. Апроч того, у 1928 г. пераселена 240 сямей у Віра-Віджан.

Земліупарадкаваньне яўрэяў у БССР у блэйшым часе павінна базіравацца на мелярыруемых баготных плотках з прычыны велікох удохных зямель. На пляне Белкамзету на 1928-29 г. прадувадзжаецца выдзяленьне 13 тыс. гкт. літных зямель. У блэйшай пэрыяды пэрыяды выдзяленьне 30 тыс. гкт. палесных зямель і мінімум 50 тыс. гкт. баготных зямель.

Пачат з узмаценьнем тэмпу земліупарадкаваньня мелярацыі ў БССР прадувадзжаецца мелярацыя на ўцягнэньні дэкасавай яўрэйскай мстачковай моладзі ў прамісловасьць і на разьвязьці саматужных праміслаў сярод мстачковай і земляробчага яўрэйскага насельніцтва. На пляне Белкамзету у 1928-29 г. маркуецца ўцягнуць

МЕНСК

Лямплчка Ільліча

За апошнія тры гады Беларускае аддзяленьне дзяржаўнага электра-тэхнічнага трасту зрабіла вялікую работу па электрыфікацыі мястэчак і гарадоў Беларусі. За гэты час пабудаваны і пущаны электрастанцыі: у Старых Дарогах, Гудску, Дойбічава, Рэчыцы, Хойніках, Брагіва, Пятрыкова, Шклова, Копысі, Полацку, Лепеле, Бярэзіне, Крупках, Узьдзе, Калінкавічах і Сасвоўцы. Апрача таго электрыфікавана каля 10 вёсак. На электрыфікацыю выдаткавана каля 1 мільяну руб.

У сучасны момант заканчваецца пабудова новых электрастанцый у Капылі, Палешаніцах, Заслаўі і Мазыры.

Асабліва значаяная работа зроблена па электрыфікацыі прамісловых прадпрыемстваў Беларусі. Электрыфікаваны рад буйнейшых фабрык і заводаў: у Менску завод «Дравапрацоўчык», «Беларусь», «Чырвоная Зорка», «Бальшавік», «Варшавянка» і Хлебзавод. У Віцебску агулярная фабрыка і фабрыка «Освобожденный труд», у Талачыне — крахмальны завод, у Бабруйску — завод «Чырвоны харчавік». На гэтых прадпрыемствах абсталявана новая электрастанцыя і ўстаноўлены маторы.

Пабудова новых фасфарытных млывоў

У Менску арганізавалася ўправа па будаўніцтве камунічных і фасфарытных прадпрыемстваў у Беларусі.

У сучасны момант управа занята пабудовай у Мельніславі Каробчынскага фасфарытнага млыну. Прыняты рад мер, каб да надыходзячай вясновай пасаўнай кампаніі млын даў сьляпноту блэйшэньня вёсак патрэбную фасфарытную муку для ўжывэньня. Фасфарытныя кар'еры (пласты) ужэ распрацоўваюцца.

У гэтым жа годзе праектуецца пабудова вялікага фасфарытнага млыну ў Крымчаге з вытворчасцю ў год мільяну пудоў фасфарытнай мукі. Будаўнічыя работы пачынуцца ў кравіку месцы.

Суд спыніў зьдзекі

Пачалася справа з саду, які арэпдуе рабочы друкарні «Звязды» т. Зубаткіна ад праўленьня ЖАКТУ № 14. Члену рэвізійнай камісіі ЖАКТУ Ляўковічу спадабаўся готы садак, які тав. Зубаткін за кароткі час прывёў у належны парадка. Ляўковіч перадаў справу ў кравіку месцы.

6.000 сячкарняў з Польшчы

Сельска-гаспадарчыя арганізацыі Беларусі, галоўным чынам, Беларускае аддзяленьне ў Польшчы 6.000 сячкарняў. Першая партыя сячкарняў у колькасці 2.000 штук ужэ прыбыла ў Менск.

Разьмеркаваньне будаўнічых матар'ялаў

Пры Наркамандлі адбылася нарада, на якой разьмеркаваны фонд будаўнічых матар'ялаў, вызначаны для Беларусі саюзным Наркамандлем. Беларускай арганізацыяй адпущана на сэзон 1929 г. — 2.500 вагонаў цэменту, 4.000 тон сартавана жалеза, 2.700 тон дагавата жалеза, 3.500 тон бляк і 270 кв. мэтраў ваконнага шкла. Залікі будаўнічых арганізацыі поўнасьцю не задаволены.

Радые-універсытэт ў Менску

Менская радые-станцыя пачала падрыхтоўчую работу па арганізацыі рабоча-сялянскага радые-універсытэту. З 1-га жэтка акрываюцца курсы па падрыхтоўцы слухачоў-студэнтаў радые-універсытэту. Універсытэт будзе мець факульты: прамісловасьці, сельска-гаспадарчы і агульна-падлітчы. У якасьці выкладчыкаў запрошаны лепшыя навуковыя сілы Менску.

Упоўнаважаны выбарчай камісіі—хуліган

На пасяджэньні прэзідыуму Менскага акражскаго была заслухана інфармацыя аб аіндым выступленьні прадстаўніка выбарчай камісіі тав. Нікіціна ў в. Ляды, Чэрвеньскага раёну. У часе падрыхтоўчай кампаніі Нікіцін пачаў сходу ў в. Ляды, выганіў рэвалюцый і стрэліў 2 разы, параніўшы 2-х грамадзян. Нікіцін ужэ арыштаваны, вядзецца расьсьледваньне справы.

Справа хулігану з заводу «Комунар»

Пракуратураў закончала сьледзтва па справе хулігану—рабочы заводу «Комунар» Жвануцкага і Пятуховскага, якія выдзяляліся з рабоча-х заводу т. Ляўковіч. Справа перададзена ў вярэд. Хуліган прымавацца да адкавазсьці па 107 арт. пункт «Б» кравіку месцы.

Дапамога бяспрытульным дзецям з фонду імя Леніна

Рэспубліканскі Ленінскі фонд дапамогі дзецям ў Беларусі арганізаваны ў суме 300 тысяч руб. 50 проц. гэтага фонду ўносіць Беларускае ўрад, а рэштку грамадскія арганізацыі. Ужэ ў фонд паступіла каля 60 тысяч руб.

На апошнім пасяджэньні прэзідыуму ЦВК намечаны рад мерапрыемстваў па ўзмаценьні паступленьняў сродкаў у гэты фонд.

Правядзены згадзіўся а прапавадай камісіі фонду імя Леніна аб скарыстаньні прапятаў з фонду па стывэньні для дзяцей чырвоных партыянаў, удзельнікаў грамадзянскай вайны і г. д.

Мото-прабег Менск-Лагойск

Беларускі аўтадор мяркуе наладзіць першы на Беларусі зімовы прабег на мотоциклах па ліні Менск—Лагойск. У гэтым прабеге на хутнасць прымуць удзел 6 гоншчынаў.

Выданьне мэзвычнай літаратуры

Гэтымі днямі ў Народным Камісарыяце Аховы Здароўя адбылася нарада па справе выданьня мэзвычнай і санасветнай літаратуры. У нарадзе прынялі ўдзел прадстаўнікі навуковых інстытутаў НК Аховы Здароўя, Наркамасьветы і Беларускага выдавецтва.

Нараде прызнала патрэбным уварэньне пры навуковым мэдычным саветце спецыяльнай сталой камісіі па справах мэзвычнага друку. Камісія павінна вызначыць тэм масавай санасветнай літаратуры, улічыць патрэбу і гаспадарчае плян выданьня падручнікаў па мэдыцыне на блэйшую пэрыядыку. Азначаная камісія павінна таксама ўзяць на сябе функцыі па апрацоўцы мэдычнай тэрміналёгіі ў кантакце з інстытутам навуковай мовы БАН.

— УСЕБЕЛАРУСКІ КОНКУРС НА ЛЕПШЫЮ ЯЧЭЙКУ «ПРЭЧ НАПІСЬМЕ ІНАСЬЦЬ». З 15 лютага Наркамасьветы разам з таварыствамі «Прач няпэсьменнасць наладжае ўсебеларускае конкурсы на лепшы літрукт, ліквідатар, і члэцікі Таварыства прэч няпэсьменнасць» на адскі. Конкурс працягнецца тры месіцы. Для выдачы прэміі асьмінована тысячя рублёў.

НАВУКА І ТЭХНІКА

Падлік запасаў нафты

Падлік запасаў нафты па ўсім Саюзе ССР, што зарав робіць геалёгічны камітэт,—у адносінах Нова-Грольвэнскага і Стара-Грольвэнскага раёнаў, даў ужэ канчатковыя вынікі.

У гэтых двух раёнах запасы нафты для звычайнага выдзяньня ў 60 мільянаў тон.

Падлік усіх запасаў нафты закончыцца ў 1930 годзе.

Нафта на Далёкім Усходзе

Нафтавай сэкцыя Усесаюзнага геалёгічнага камітэту прыступав да дэталёвых дасьледаваньняў нафтавых месапаражэньняў Паволжжа.

У першую чаргу разьведкі пачаўца ў Бугульмінскім раёне, Татарскай ССР, паміж раёнаў Шэшкай і верхнім дачэньнем ракі Сокі.

Нутаўскі і Катаглізскі раёны, да эксплёатацыі якіх будзе прыступлена ў верную чаргу.

Сахацінскія нафтавыя месапаражэньні выдзялюцца буйнейшымі ў Ціхім акіяне, і таксама, як і Камчатка, пачкаюцца да сьлё выдзялюцца зацкаўнасьць з боку Японіі.

Нафтавыя месапаражэньні Паволжжа

Нафтавай сэкцыя Усесаюзнага геалёгічнага камітэту прыступав да дэталёвых дасьледаваньняў нафтавых месапаражэньняў Паволжжа.

У першую чаргу разьведкі пачаўца ў Бугульмінскім раёне, Татарскай ССР, паміж раёнаў Шэшкай і верхнім дачэньнем ракі Сокі.

Радые-перадача

Пятніца, 25-га студзеня

18-00—18-25 «Будзем здаровы». Як займацца хатняй гімнастыкай.

18-25—18-50—7-я лекцыя ў цыкле «Гігіена працы». Як у СССР вядзецца барацьба з прафэсійнымі захворваньнямі.

18-50—19-20—Музычны адпачынак.

19-20—Перадача праграмы на 26-е. 19-25—20-10—Беларуская радые-гавэста.

20-10—20-35—Перадаюцца лекцыя в гісторыка-рэвалюцыйнага цыкле «Вайна і крывым сацыялізму». Дацэт т. Сербата.

20-45—23-00—Канцэрт.

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

— Сьняня, 25 сьнежня, а 7 гадз. увечары абудзюцца пасяджэньне прэзідыуму Мов. АК МОПР'у.

Якца ўсіх сяброў і квалітатаў прэзідыуму абавязкова.

Запрашаецца гарадзкі МОПР-актыў. Мов. АК МОПР'у.

КЛЮБ ІМЯ КАРЛА МАРКСА

Сьняня, 25 студзеня, кіно — «Два браньнікі». Начатак а 8 і 10 гадз. увеч. Выслікаецца 2-я група дружнага парадку.

А 9 гадз. увечары—чытка 2 і 3-га актаў п'есы «Чалавек з партфэлем». Лука ўдзельнічае—абавязкова.

А 3 гадзіне — заняці струннага аркэстру.

— БДУ. Сьняня а 7 гадз. 30 мін. у актавай залі БДУ абудзюцца адпарты агульны сход калектыву ЛКСМБ.

КЛЮБ НАВУКОЗЫХ ПРАЦАЎНІКОЎ

Сьняня, 25 студзеня, а 9 гадзіне увечары—вечар украінскіх сьпеваў. У суботу, 26 студзеня, а 9 гадзіне увечары—вечар памяці Леніна.

Вілеткі дармова ў клубе.

— ПУШКІНСКАЯ БІБЛІЯТЭКА. У суботу, 26 студзеня, а 7 з пал. гадз. увеч. (1 павер) сілам літаратурна-на туртка пры бібліятэцы будзе правадзены літаратурны сьспэктр на тавору Онега «Дзеньнік Косякі Рабчына».

Уступнае слова зробіць тав. В. П. Тупін. Уваход вольны.

— ПУШКІНСКАЯ БІБЛІЯТЭКА. У нядзелю, 27 студзеня, а 11 гадз. ран. (1 павер) абудзюцца канфэрэнцыя чытачоў і вышэйшых члэцікаў.

Будзе пастаўлен даклад «Аб задачах аправадзіцка-пэравыбарчай кампаніі саветцаў».

— ДОМ АСЬВЕТЫ. Пачала працаваць пасля перагроу політшкола пры Доме Асьветы.

Школа будзе працаваць штодзённа ва на пятніцаў а 7-й гадзіне увечары.

— 3 пятніцы, 25-га студзеня, пачынаюцца заняці ў аддзельні елчэрніце партшколы Кастрычнікава раёну.

— Пачынаючы з сьуботы, 25-га студзеня 1929 г., у партыбінаце арганізуецца кансультацыя для слухачоў аддзельнай партшколы, якія прапусцілі заняці на розныя прычыны і жадаюць падрыхтавацца па пройдзенай турцыі.

Кансультацыя будзе правадзіцца ад 7—9 гадзінаў на суботах і сьерадах.

Таварыш змогуць апрача атрыманьня заданьняў дываць адказы па правадзенай турцыі.

— У суботу, 26-га студзеня т. т., роўня а 6-й гадзіне увечары, у паміжкіліні малое залі клубу Боры Маркса, асьлікаецца пашыранае пленум Кастрычнікава раёну сузася з сакратарамі ячэек КП(б)В, сакратарамі ячэек сьтаварыскай аітэкоўскай часэцыі, інструктажам райкомаў і сакратарамі фракцыі фабзаву-мэццомаў, з наступнай абвештак дна.

1) Прыём у партыю

2) Вынікі прапрацоўкі лешанадаўскага пленуму.

3) Зацьвердзжэньне пляну работы РК.

Аб абавязках...

Аб бярэзінскім водным шляху

СПК даручыў НК Земляробства працягнуць 2-х тылаў даць агульнае заключэнне па праекту перабудовы бярэзінскай сметны, а таксама даручыў правесці вышуканне забалочаных плошчаў у гэтым ра-

дадзі (пераважна ў вадзі). У 1929 г. мярвуецца ўцягнуць каля 1.000 чалавек у розныя галіны прамысловасці. Белкамзт прадугледжвае рол' непрамысловай арганізацыі новых саматужных прамыслаў, мяркуючы ўцягнуць у гэтыя прамыслы 1.500-1.600 чал. у 1928-29 годзе мярвуецца арганізацыя ў гарадох вучэбна-вытворчых майстарняў для кваліфікацыі юр'бскай моладзі. У гэтым майстарні ў 1928-29 г. мярвуецца ўцягнуць 100 чал.

чоўкам і кіраваннем дамамі Сянінцэвым Ляўковіч пачынае кампанію супроць т. Зубаткіна. Падаецца іск у суд аб тым, што ў Зубаткіна, моў, «сад знаходзіцца ў безгаспадарчым стане, а таму праўдленне просіць суд скасаваць умову з Зубаткіным па арэндаваўне саду. Некалькі раз гэтая справа разглядалася ў судзе. Былі вызначаны даве экпертызы, якія ўстанавілі, што тав. Зубаткін утрымлівае сад у належным парадку. Не дапамагі Ляўковічу і яго ілжывыя паказанні, што нібы сад ня ўгнойваўся на працягу 5 год. Даказана было, што т. Зубаткін угойвае сад пэўна кожныя тры гады.

Хто-ж такі тав. Зубаткін? Актыўны рабочы, член саюзу з 1902 г., 33 гады працуе на найме і ніколі сваіх дамоў ня меў, былы член праўлення саюзу друкароў і член гасарвету. У кватэры, з якой яго настанавілі выслаць, Зубаткін жыў 20 год. Зьдзівіўся т. Зубаткін, але не паддаўся. Ён апынуўся ў нарсуд а просьбай устанавіць праўду. На суд праўдленцы самі не з'явіліся, а паслалі за сабе юрысконсульта Белжылсаюзу Іселева. Цікава прырэсці некаторыя «давады» юрыскон-

ска суд выве справу па чыста юрыскаму.

3. Праца ў дзяльмі, тав. Гала-ноўская.
4. Рознас.
— ДОМ АСЬВЕТЫ. Субота, 26-га студзеня, адзінаццаць вечар для сяброў клубу; выступленне ўсім журткой, тэатры і сьпеку.
Пачатак а 8 гадз. увечары.
Білетч толькі для сяброў дому ў канцылярцы.
— ДОМ АСЬВЕТЫ. 26 студзеня т. г. а 6-й гадзіне увечары, адбудзецца агульны сход тэхпрацаўнікоў-жанчын і ўсім утрманяў-жанчын сяброў саюзу працаўніцтва.

дзінаццаць вечары.
— У чыдзелью, 27-га студзеня, а 11 гадзіне раніцы ў залі рэвізія Камітэту адбудуцца чарговыя заняткі ядзельніка Камітэту, на якіх тав. Барклін працягне лекцыю аб 5-ці за-давак плян развіцця насадаркі і культуры БССР.
— Заняткі ў вачэрвай райартыкозе Фрунзінскага раёну пачнуцца ў пятніцу, 25-1-9 г.
Людэ ўсім служачоў абавязаны.

Адказны рэдактар ЯН. АСЬМЮ

У суботу, 26 студзеня, з 9 з пал. гадз. раніцы да 11 гадз. вечару

АДБУДЗЕЦА ГРАНДЫЁЗНАЕ МАСАВАЕ ГУЛЯНЬНЕ БУДАЎНІКОЎ

на катку саду «ПРАФІНТЭРН»

Для членаў саюзу будуць выдавацца дармова лыжы, — калыкі, санкі, вяслы — Арганізацыя 2 цыры. — (Іграюць 2 аркестры музыкі. Білеты дармова па рабачкомах і па сіржы працы (сідцы будаўнікоў)

Культура саюзу будаўнікоў

БЕЛМЭДГАНДАЛЬ

даводзіць да агульнага ведама, што з 4-1-г. г. на р'гу вул. Энгельса і Савецкай, 26/22, тэл. 3 74

АДКРЫТ ГУРТОВА-РАЗДРОБНЫ МАГАЗЫН САНІТАРЫ І ГІГІЕНЫ

вялікі выбар ПРАДМЕТАЎ УКОУ ЗА ХВОРЫМІ КАСМЭТЫКІ, ПАРФЮМЭРЫ І ГАСН. ПРАДМ

спэцыяльная дэцыячля малочная мука

МАЛЬТОН

«ФІЦІН»

3 расьлінных сахар'яў з багатым зьместам фэ.фэру

КАўКАСКІЯ П'АТУРАЛЬНЫЯ

МІНЭРАЛЬНЫЯ ВОДЫ

НАРЗАН СЬМІРНОЎСКАЯ СЛАВ'НКАЯ БАРЖОМ

ЭСЭНТУКІ № 4, 17, 18 БАТАЛІНС'КАЯ

ГЕНЭРАЛЬН. ПРАДСТАЎНІЦА А БССР — БЕЛМЭДГАНДАЛЬ

новы сродак супроць каросты

«СУЛЬФОЛАН»

вытворчасць анц. т-ва «Госмедтэргпром»

Зусім без паху і ня пацкае ні блізіны, ві цела

Калектыў супрацоўнікаў Белхарчтрэсту выказвае з жалем сваё спачуваньне супрацоўніцы Харчтрэсту

В. А. БІРЫПА

з поваду нечаканай сьмерці

Я Е М У Ж А

Калектыў.

Жонка і дачка паведамляюць усіх сваякоў ды знаёмых аб несвачасовай сьмерці дарагога мужа і бацьні

Вільгельма Язэпавіча СУДНІКА

Вынае цела а 3 з пал. гадзіне 25 студзеня з дому № 29, па Сьвярдлоўскай вуліцы

С. Е. Н. Я. УТЭАТРЫ, КІНО

БЕЛДЗЯРЖТЭАТР

Пятніца, 25 студзеня, для членаў прафсаюзу

ЗАПЯЮЦЬ ВЕРАЦЭНЫ

Білеты праз рабочую касу. Астача білетаў у касе тэатру ў дзень спектаклю.

- Кі. О. ТЭАТР
- Культура
- КІНО
- ПРАЛЭТАРЫ
- 1-шы дэцыячы кіно-тэатр
- ЮНЫ ПІАНЭР
- КІНО
- ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ
- КІНО
- СПАРТАК

3-я ЖОНКА МУЛЫ. КІНО-ДРАМА ў 6 ЧАСТ.

Міно-хроніка Белдзяржкі о № 3 (4) — справа Баршай. Зьмеш і аграмы кіно-кадрэлы ў 2 частках

Вачэрнія сьвечы для дарослых

Мастацкі ва- ЛАНЦУГІ ШЛЮБУ, межны фільм ЖЫЦЬЦІВЛЯ ДРАМА ў 6 ЧАСТ.

Зьмеш праграмы гастролі

АДАРВАНЬЯ РУКАВЫ

ДРАМА ў 6 ЧАСТКАХ.

Штодзень 2 сьвечы; а 3 г. 30 м. і а 5 гадз. Цана білета 10 кап. — Каса ад 2 а пал. гадз. Амэрык. трына-прыключ. кіно-раман у 2 сэр'ях, 20 частках

СЯРОД ЖАХАЎ

1-я сэр'я ў 10 частках.

3 прычыны вялікага поспеху — гастролі юмарыстаў-сатырыкаў зусім новай рэпертуарі

БРОУНТАЛЕЙ (папаша і сын)

На экране — выдатны фільм

ТАЙНА МАЯКА

драма ў 7 ч.

АДКРЫТ ПРЫЁМ ПАДПІСКИ НА ГАЗЭТУ ЗЬВ'ЯЗДА на ЛЮТЫ 1929 г.

ПАДПІШЭЦЕСЯ ЗАГАДЗЯ!

Сваячасовая падпіска гарантуе акуратную дастаўку

ДЛЯ ІЛЬНАП'ЯНЬКОВАГА КАМІТЭТУ ПРА ЭКАНА БССР

ПАТРАБУЮЦА 2 АГРАНОМЫ

Аграном — ільнавод і аграном — эканамісты з дастатковым стажам і вопытам

ПЭНСІЯ ПА ўзгадненьні

3 прапановамі зьявінуцца па адрасе: Менск, Пляц Волі, Эканамнарада БССР.

Згубленья і ўкрадзенья дакуманты

лічыць неспраўднымі:

Кааперат. кніжка Юдэнка П. С., выд. МЦРК. 996

Кааперат. кніжка Сагаловіча М. Я., выд. МЦРК. 997

Кааперат. кніжка Роговай С. Х., выд. МЦРК. 998

Ч. разліковага зьвіжкі № 2451 Каган С. Г., выд. Менкустпрамкредытм. 999

Лекавая кніжка Вайнгера М. В., выд. Менстрэхкасаў. 1090

Кааперат. кніжка Шпунта М. Г., выд. МЦРК. 1001

Кааперат. кніжка Лобанок П. Ф., выд. МЦРК. 1002

Членская кніжка Мазалеўскай О. А., выд. саюзу нархвч. 1003

Біржавы талон Шашко М. Ф., выд. Менскай біржай працы. 1004

Біржавы талон Красоўскага Э. А., выд. Менскай біржай працы. 1005

Чарвоваарм кніжка Шафрала І. П., выд. 2 артыклаком. 1006

Кааперат. кніжка Гольдберга Ш., выд. МЦРК. 1007

Дэпрызыў. кніжка Ландуса М. З., выд. Менскім вавкаматам. 1003

Партб'лет № 0168152 Карчакіна Н. І., выд. Ленінградскім губкомам ВКП(б). 1009

Кашт публікацыі 50 кап. аб згубе дакуманту

Кашт абвесткі з паведамленьнем аб спачуваньні з прычыны сьмерці 10 руб.

«КОНКУРС»

На п'есы для дзяржаўных тэатраў, клубных і вясковых сцэн

А Б В Я Ш Ч А Е ГАЛОЎМАСТАЦТВА НКК. ПАЖАДАНЬЯ ТЭМЫ:

1. Барацьба старога і новага быту ў горадзе і вёсцы, 2) удзел рабочай моладзі ў будаўніцтве, 3) барацьба з разлічымі і ілагалістымі перажыткамі, 4) індустрыялізацыя і шкотніцтва, 5) напывальнае п'янства, 6) калектывізацыя, 7) работа саветскай прафэсійнай установы і г. д. П'еса, асабліва для клубнай сцэны, не павінна быць ванадта доўгай і шматлюдвай, улічваючы магчымасьці пастаюккі

Форма — драма, камэдыя, сатыра. Прэмія вызначалася наступна: Для вялікіх сцэн — 2 па 500 р. і 1 у 400 р. Для клубных і вадхружных — 2 па 350 р. і 2 па 250 р.

Конкурс зачыты. АПОШНІ ТЭРМІН ПАДАЧЫ П'ЕС 15 ЛІПЕНЯ 1 29 ГОДУ. Прсыуд прэміі не абмяжоўвае аўтарскага прара на перадачу п'есы тэатру, аб' друкаваньне яе.

Менск, Пляц Волі, 2-25 ГАЛОЎМАСТАЦТВА.

КАЖДОМУ

советскому, торговому, кооперативному работнику необходимо быть подписчиком БУХГАЛТЕРСКИХ КУРСОВ НА ДОМУ

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ БУХГАЛТЕРИИ

Продолжительность курсов 8 месяцев. Прием производится круглый год. На курсы принимаются лица любого пола с 16 лет с образованнием 4 группы семилетки

По окончании курсов выдается установленные СВИДЕТЕЛЬСТВА

Плата за первый месяц 5 р., а остальные по 4 р. в месяц, переводится в начале каж.ого месяца по адресу: Минск, Вскобанк, текущий счет № 682, а подробные условия высылаются за две десятикопеечные марки

С запросами обращаться: Минск, Вскобанк, ЗАОЧНЫМ КУРСАМ